

605  
8001

58.64.2834



РАБОТНІЦА  
і СЯЛЯНКА  
№ 6 чэрвень 1958

БССР  
Міністэрства  
індустрії  
Леніна  
Беларусь  
1958



Мінскі трактарны завод адсвяткаваў слáйны юбілей: з галоўнага канвеера сышоў 100 000 трактар «Беларусь».

На здымку: старши інжынер аддзела галоўнага тэхнолага Галіна Філатава і Анастасія Корсанава — узнагароджаныя граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, камсамолкі атрымаўшыя падзялку — токар Ганна Хілімон і працяжніца Святлана Каляда.

Фота П. Нікіціна.

На першай старонцы вокладкі: перадавыя даяркі налагаса «Савецкая Беларусь» Мінскага раёна Герой Сацыялістычнай Працы Ядзвіга Будай і ўзнагароджаная ордэнам Леніна Лідзія Рынковіч.

Фота М. Мінковіча.

58.64.7834

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

# РАБОТНІЦА ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ і СЯЛЯНКА

ГОД ВЫДАННЯ  
ТРЫЦЦАЦЬ ЧАЦВЁРТЫ

№ 6

ЧЭРВЕНЬ 1958

## На карысць Радзімы і кожнага чалавека

«Широко распостирает химия руки свои в дела человеческие... Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются перед очами нашими успехи приложения», — писал вялікі рускі вучоны М. В. Ламаносаў. З того часу мінула больш двух стагоддзяў. Хімія заняла вялікае месца ў жыцці чалавека. Няма мяжаў цудоўным хімічным пераўтварэнням.

Паступова вывучаючы рэчыва, людзі ўсё больш шырока карыстаюцца ім для сваіх патрэб. Вялікая армія вучоных у лабараторыях, інжынеры на заводах стварае самыя разнастайныя прадметы, якія знаходзяць ўсё большы і большы попыт у хатнім ужытку, у высокоразвітай прамысловасці, медыцыне. Хімічныя вырабы адметны каштоўнымі якасцямі: яны трывалыя, прыгожы і танныя.

Яшчэ больш шырокія перспектывы адкрываюцца перад хімічнай прамысловасцю нашай краіны пасля рашэння майскага Пленума ЦК КПСС. Вялікая і пачэсная задача, паставлена партыяй, горача ўспрынята ўсім савецкім народам.

Пастанова майскага Пленума ЦК КПСС прадугледжвае рост вытворчасці важнейшых хімічных прадуктаў у 1959—1965 гадах не менш чым у 2—3 разы, а вытворчасць штучных і сінтэтычных валокнаў і пластычных мас у 4,5—8 разоў. Цяжка назваць цяпер такую галіну вытворчасці, якая не карысталася б вырабамі хімічнай прамысловасці.

Хімія павінна заняць пачэснае месца ў вырашэнні нашай галоўнай эканамічнай задачы — у найкаратейшы тэрмін дагнаць і перагнаць найбольш развітыя капіталістычныя краіны па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва. Пастанова партыі адкрывае вялікія магчымасці для развіцця хімічнай прамысловасці, для далейшага тэхнічнага прагрэсу ўсіх галін народнай гаспадаркі, а значыць і для далейшага росту дабрабыту кожнага савецкага чалавека.

Вялікая будучыня належыць цудоўнаму валакну — нейлону. Мацней сталёвой атрымліваецца вяроўка з нейлону. Яна замяняе сталёвы трос, але значна лягчэй, пластычней яго, а значыць і больш прыдатна пры марскіх штормах.

Цяжка пераацаніць значэнне пластычных мас у прамысловасці. Толькі ў аўтамабільбудаўніцтве на 20—25 працэнтаў скарочіца выдатак сталі. А колькі свінца сэканоміць краіна, калі пачне вырабляць з пластмасы друкарскі шрыфт? Ен не пашкодзіць здараю наборшчыка, будзе ўдвай таней і ў 10 разоў лягчэй чым свінцовы.

З дапамогай савецкага вучонага С. В. Лебедзева нашы хімікі першымі ў свеце здолелі наладзіць вытворчасць сінтэтычнага каучуку са спірту і ўжо каля дваццаці пяці год выпускаюць яго ў вялікай колькасці. Аднак спіртавая прамысловасць працуе на такой сырэвіне як бульба, кукуруза, пшаніца. Цяпер ужо вядома, што каучук, які вырабляўся раней толькі са спірту, можна атрымліваць з нафты, прыродных газаў, якіх у нашай краіне неабмежаваная колькасць.

Чалавечы розум глыбока ўнікае ў тайнікі хіміі. Лепшыя маркі сталі замяняюцца пластычнай масай.

З яе вырабляеца складанейшы хірургічны інструмент. З адыхадаў каменнага вугалю і нафтавых газаў выпускаюцца панчохі, найлягчэйшыя тканіны капрону. Шарсцяныя тканіны з дадаткам некаторых сінтэтычных валокнаў не камечацца і не трацяць складак пасля мыцця. Вырабы з такіх тканін знешне нічым не разніцацца ад шарсцяных. Яны больш трывалыя пры нашэнні, ніколькі не камечацца пасля дажджу і каштуюць удвая таней. З новага сінтэтычнага валакна — хларыну — вырабляеца лячэбная бялізна. Яна добра захоўвае цяпло. Новыя хімічныя валокны дазваляюць арганізацца выпуск штучных футраў. Неўзабаве можна будзе ўбачыць нашых беларускіх жанчын у паліто са штучнага каракулю, выпушчанага Маладзечанскім заводам.

Далейшае развіццё хімічнай прамыловасці немалую ролю адыграе ў будаўнічай справе. У хуткім часе пачнеца выпрацоўка з адыхадаў (апілак і стружак, прапітаных фенольнымі смоламі) будаўнічых пліт, пластмасавых труб, празрыстых моцных матэрыялаў для пакрыцця дахаў, шпалераў, якія можна будзе вымыць. Пластмасы будуць выкарыстоўвацца для вырабу дэталей падлогі, столі, сцен, дзвярэй, мэблі і іншага.

У сусветнай хімічнай прамыловасці з вельмі пашыраных відаў сырэвіны вырабляеца ўжо каля 20 тысяч розных прадуктаў.

Шырокое развіццё атрымае хімічная прамысловасць у бліжэйшыя гады ў нашай рэспубліцы. У нас намячаецца будаўніцтва заводаў па перапрацоўцы нафты, Старобінскага калійнага камбіната, завода па вытворчасці мантан-воску з торфу, будаўніцтва фабрыкі тканін са штучнага шоўку.

Беларусь мае багатыя сырэвіныя рэсурсы, з якіх можна вырабляць драўлянастружачныя пліты, фанеру, лінолеум, цеплаізоляцыйныя матэрыялы з мінеральнай і шклянай ваты, сантэхабсталіванне, трубы з пластычных мас, суперфасфат, калійная солі. Ужо цяпер на прадпрыемствах Беларусі з адыхадаў капрону вырабляеца шмат прыгожых рэчаў: сурвэткі з плёнкі пласцікату, плацельныя кнопкі, вешалкі, замкі «маланка», розныя дробныя дэталі для трактараў і швейных машын. Шырокія перспектывы адкрываюцца перад хімічнай прамыловасцю рэспублікі з пускам вялікага нафтаперагоннага завода ў Полацку. Хімізация ў абудковай прамыловасці дасць магчымасць выпускаць прадукцыю са штучнай скуры, якая не будзе ўступаць вырабам з натуральнай скуры.

Гістарычныя рашэнні майскага Пленума ЦК КПСС натхняюць хімікаў Беларусі, як і ўсёй Савецкай краіны, на барацьбу за далейшы ўздым вытворчасці. Няма сумнення ў тым, што вялікая армія інжынеры, вучоны, рабочыя прыкладзе ўсе свае сілы на выкананне паставленаі задачы. Для гэтага ў нашай краіне ёсць усе ўмовы. Па ўзору прамыловай вытворчасці Савецкі Саюз займае цяпер першае месца ў Еўропе і другое ў свеце. Барацьба за далейшы ўздым народнай гаспадаркі працягваецца. Ганаровы абавязак кожнага савецкага чалавека — заняць у гэтай барацьбе пачэснае месца.



# Рабочы гонар

С НОП такога яркага сонечнага святла ўдарыў ім у вочы, што яны спыніліся, прыжмурышыся, ля выхаду з цэха. А калі праз секунду зірнулі перад сабой, — ахнулі ад захаплення. Што нарабіла гэтая чараўніца-вясна за адзін па-сапрайднаму цёплы дзень! Дрэвы, якія яшчэ раніцай цягнулі ў неба чорныя галінкі з набухлымі пупышкамі, упрыгожыліся далікатнай зелянінай; кусты, высаджаныя ўдоўж корпуса цэха, заварувшылі лісточкамі, а трава быццам толькі і чакала сваёй гадзіны, прабіраеца з усіх пор зямлі, зязючы пырскамі нядайняга ліўню.

— Добра ў нас, на аўтамабільным! — сказала Алена.

— І ты не шкадуеш яе? — спыталася Надзея Грышанава, паказваючы на паніклую фігурку ў широкіх шараварах, якія выглядавалі з-пад кароткай спадніцы.

— Ніколькі, — успыхнула Алена, і цёмныя блікі гневу ляглі на яе паружавелья было хударлявымі шчокі. — І табе не раю... Лепш завод шкадуй, свой рабочы гонар... Сённяшняя размова ёй толькі на карысць...

— І нават мне, — прызналася Надзяя.

Абедзве, зразумеўшы адна адну, пераглянуліся.


А ўсё выйшла з-за таго, што, калі Алена, як зайсёды, старанна прыкручвала гайку рулявога кола, гэтая нядайна прымацаваная да яе вучаніца нецярпіва сказала:

— І чаго старацца? Трымаецца і добра. Вось Надзея кнопкі сігналу зверху паставіць — ніхто і не ўбачыць гэтую гайку.

У Рудакоўскай нават голас задрыжэй, калі, працягваючы прыкручваць гайку, яна адказала:

— Ніхто не ўбачыць і ніхто ведаць не будзе, акрамя майго сумлення. Сыйдзе аўтамабіль з канвеера, кантралёр праверыць руль — скажа: усё ў парадку. А гайку гэтую ён і не ўбачыць пад кнопкай. Здадуць аўтамабіль. Падзе шафёр спакойна, даверыўшыся гонару аўтамабілебудаўнікоў. І раптам баранка зрывается.

...Паўсабраны аўтамабіль працягваў рухацца па канвееры. Грышанава моўкі ўкручвала лямпачкі для асвятлення электрапрылад. Рудакоўская, забраўшы інструмент, хутка перайшла ў наступны аўтамабіль, прывычна лягла на крыло і пачала злучаць правады электраабсталявання. Вучаніца неадступна следавала за ёю. Ніхто з іх не сказаў больш ні слова.



А. Рудакоўская і Н. Грышанава на зборцы аўтамашын на галоўным канвеере.

Яны і на другі дзень не пачыналі гэтай размовы. Рудакоўская лічыла гэта лішнім. Яна з вопыту ведае, што асабісты прыклад уздзейнічае на новенъкіх куды больш, чым шматслоўныя прамовы.

Алена ўжо прызычайліася да таго, што яе называюць ветэранам вытворчасці, хоць ёй усяго трыццаць год. Але ў цэху зборкі і выпрабавання аўтамабіля няма вытворчага работніка, які працаў бы больш, чым яна.



Адна з лепшых зборшыц набін Ганна Каўчур.

Яна прыйшла сюды ў сакавіку 1945 года. Савецкія воіны яшчэ дабівалі фашистаў у іх логаве, а на вызваленай беларускай зямлі ішло аднаўленне разбуранай народнай гаспадаркі. Ёй, магчыма, было б спакайней у сваёй вёсцы Калінаўцы Любанскага раёна, але, прыехаўшы ў Мінск і пабываўшы на будаўніцтве завода, яна дадому вярнуцца.

Тады не была яшчэ распрацавана дасканалая канструкцыя і тэхнолагія вытворчасці аўтамабіляў, не было добрага інструмента, не было канвеера, як не існавала яшчэ і самога цэха. Але па розных кутках, дзе толькі была магчымасць, рабочыя вучыліся вырабляць і збіраць часткі аўтамабіляў. Вучылася і Алена ўстанаўліваць электраабсталяванне.

Яны прыходзілі сюды восемнаццацігадовымі, гэтыя работніцы, занятыя зборкай электраабсталявання аўтамабіляў. За многія гады работы завод стаў для іх родным домам. Тут яны знайшлі і сваё асабістое шчасце, а агульнасць інтэрэсаў мацней звязвае сямейныя вузы. У Алены Рудакоўскай муж працуе слесарам у кавальска-рысорным цэху, у Надзеі Грышанавай — сталяром, у Ганны Каўчур — аўтаматчыкам у цэху нармалей. Збяруцца разам — увесь завод на віду. І мужы заўсёды згаджаюцца, што няма лепшых работніц, чым у цэху зборкі. Іх работа, якая патрабуе ўвагі, акуратнасці, унутранай сабранасці, паклала адбітак на іх харектар.

Ганна Каўчур, сур'ёзная і разважлівая, тлумачыць гэта проста:

— Каму нашы парадкі не падабаюцца, у нашым цэху доўга не затрымліваецца. А хто з навічкоў застаўся, значыць — добры чалавек. Канвеер гультаёў не любіць...

Аня Каўчур працуе на лініі падзборкі кабін. Сядзіць Аня на месцы вадзіцеля, а ўся пярэдняя сценка кабіны перад ёю, як рэшата, уся ў круглых — вялікіх і малых — адтулінах. Праз іх нават свеціца яркая касынка яе напарніцы Валянціны Яфіменка, якая стаіць па той бок кабіны. І гадзіны не пройдзе, як яны ўдзвюх запоўняць амаль усе адтуліны. Потым на канвееры толькі далучаць усё электраабсталяванне да матора. Сamaе страшнае, калі раптам праводка пры выпрабаванні перагарыць — сораму тады не абрэшся за бракаробства такое.

— Між намі, зборшыкамі, і спажыўцамі прадукцыі нашага аў-

## Незвычайная вясна

тазавода, лічы, нікога ўжо няма,— часта гаворыць сяброўкам Рудакоўская. — Мы, можна сказаць, апошняя інстанцыя. Гонар завода ў сваіх руках трymаем...

Надзея Грышанава, якая чатыры гады працуе напарніцай Рудакоўской, іншы раз адкажа:

— Гонару шмат, а тая змена нас абагнала: больш машын учора здала. Вунь, глядзі, Мар'я Акуліч пасмейваецца.

— А ты спытай у яе, ці не было ў іх звароту машын з-за дэфектаў або недаўкімплектаванасці. Колькасць і мы нагонім, а якасцю не ўступім...

Сумленная праца, высокая якасць прадукцыі—даўняя традыцыя змены, якою кіруе Навахацкі. А цяпер, калі цэх перайшоў на 7-гадзінны рабочы дзень, тут з новай сілай разгарэлася спаборніцтва за высокую прадукцыйнасць працы, за тое, каб з канвеера пры той жа якасці работы выходзіла не менш машын, чым раней пры 8-гадзінным рабочым дні.

Здаецца, Алена можа быць задаволена. Яна атрымала больш стойкія адверткі, больш зручныі сталі многія аперацыі, перагледжаныя тэхнолагамі. Усе яе заўвагі ўлічаны. Але...

— Ці нельга што-небудзь прыдумаць, — гаворыць яна майстру Агаеву, — каб скараціць час пераходу з машины на машину?

Майстар усміхаецца, ведаючы, што такі пачатак прадказвае нейкую пэўную прапанову. Работніцы рэдка афармляюць свае рацыяналізаторскія прапановы. Часцей яны, як Рудакоўская, звяртаюцца да майстра, брыгадзіра з такой просьбай: «Ці нельга што-небудзь прыдумаць...».

Алена тут жа выказвае сваю думку. У набор вытворчых аперацый, якія яна выконвае ў пары з Надзеяй Грышанавай, уваходзіць устаноўка задняга ліхтара аўтамабіля. Для гэтага трэба пераходзіць да задней часткі машыны, тады як усе астатнія аперацыі яны выконваюць у яе пярэдній частцы. Лепш яны возьмудзь на сябе ўстаноўку вентылятара падагрэву, а гэтую аперацыю няхай перададуць іншым. Ушчыльняць свой рабочы час — будзе вышэй прадукцыйнасць працы.

... Бягучы па ўсіх дарогах Савецкай краіны вялікагрузныя машыны з серабрыстымі зубрамі на капоце — эмблемай Мінскага аўтазавода. Усё больш машын адпраўляецца ў Кітай, Індію, Егіпет, у Балгарию і іншыя краіны народнай дэмакратыі. Усюды нясуць яны славу аб працы работніц з Мінскага аўтамабільнага.

С. МАРКАВА

**Я**ШЧЭ на палях ляжаў снег, парыпвалі дрэвы на ветры, а ў вышыні ўжо лілася песня жаваранка.

Пажылая жанчына спынілася і ўзняла галаву, каб убачыць вестуна вясны. Але сонца сляпіла вочы, не давала глянуць у неба. А песня ўсё нарастала, пералівалася сярэбраным звонам, радавала сэрца.

І жанчыне ўспомнілася, як пятнаццаць год назад, у такі ж красавік яе, Анастасію Чарняўскую, тады яшчэ маладую, вывелі з турмы. Першае, што тады ўбачыла,—быў жаваранак. Але тады не было на сэрцы радасці. Цела ныла ад пабояў, балела душа. Раптам адбылося са мае страшэннае. Яна ўбачыла перад сабой арыштаванага брата Мікалая, за якога баялася больш чым за сябе. Збіты, акрываўлены, ён ішоў ёй насустреч, але грымнуў стрэл—і брат, як падкошаны, паваліўся на снег. Так і не паспей абняць сястру перад смерцю. У той жа дзень фашысты забілі і два юроднага брата, таксама Мікалая. Уначы з трымалакамі дзецемі Чарняўская накіравалася ў лес.

Фашысты зноў шукалі яе.

— Добры дзень, Анастасія Яўстаф'еўна!..

Жанчына павярнулася і ўбачыла брыгадзіра Кубліцкага.

— Прыродай любуецяся?

— Іван Андрэевіч,—нібы не дачуўшы пытання, прамовіла Анастасія Яўстаф'еўна.—Я па сур'ёнай справе... Чыталі пастанову?

— А як жа! — ажывіўся брыгадзір.— Цудоўная пастанова!.. Толькі не прыдумаю, куды нас, механізатараў, накіруюць...

— Што ж тут думаць? Дарога прости—у калгас. Ты сам, ды і хлопцы твае ўсе ж з нашага калгаса...

— А мы хоць зараз...

Яўстаф'еўна не сумнявалася, што трактарысты з МТС, вядома, пойдуць у свой «Рассвет». Але хацелася ў гэтым яшчэ раз пераканацца.

У МТС ішла яна па іншай справе. Праўленне калгаса аблікарсювала пытанне аб куплі машын. Трэба было пагаварыць з дырэкторам, даведацца, што і як. А галоўнае, паравіца з трактарыстамі, каб рамантавалі сумленна. Прыдзецца ж упершыню працаўца без МТС. І невядома, як там будзе...

Брыгадзір адгадаў яе думкі:

— Не турбуйтесь, старышыня. Зробім як належыць!..



У гэтым годзе Клімаўці ветэрынарна-зоатэхнічны тэхнікум адзначыць сваё трыццатігоддзе. Толькі за пасляваенныя гады тэхнікум падрыхтаваў наляя 1700 маладых спецыялістаў. Летам гэтага года на жывёлагадоўчыя фермы рэспублікі прыдуць працаўцаў 270 выпускнікоў.

На здымках: у ветэрынарным кабіненце. Студэнткі III курса зоатэхнічнага аддзялення камсамолкі Мар'я Балдуева (злева) і Раіса Бахтаярова.

Выкладчык агульной заатэхнікі С. І. Жарабцоў (здымак уверсе) праводзіц заняткі са студэнтамі III курса.

Фота Ч. Мезіна.

Пытанне аб куплі трактараў вынеслі на агульны сход. І трэба было бачыць, з якім энтузіазмам абмяркоўвалі яго калгаснікі! Пагалоўная думка—абзвесціся сваёй тэхнікай. Але былі намёкі на асцярожнасць, каб не прагадаць. Лепш крыху пачакаць, паглядзець, што вырашаць суседнія калгасы. Былі прапановы купіць для пачатку адну-дзве машыны... Урэшце пасля бурнага абмеркавання прыйшлі да вываду—набыць адразу чатыры трактары.

— А ўсё ж цяжкавата прыдзеца,—усуніўся нехта з прысутных.

— Выплацім у растэрміноўку! Не ў купца ж бярэм — у дзяржавы!—заявіў намеснік старшыні Ізафатай.

Слова ўзяў калгаснік Высоцкі.

— У мяне свая думка,—пачаў ён.— Вядома, гроши патрэбны нам не толькі на трактары. І будаваць трэба, і тое, і гэта... Але галоўнае — машыны! Без машын нельга. — Высоцкі аўбёў сход позіркам, нібы ўзважваючы, як сустрэнуць яго прапанову, і ўсё яшчэ нерашуча працягваў: — Дык вось, думка ў мяне такая...

— Ды не цяні! Выкладвай, калі да справы!..

— А то як жа, вядома — да справы! Я вось думаю: хлеб у нас ёсьць, ёсьць малако, сала, яйкі і ўсё такое іншае... Скажам шчыра — жывём у дастатку! Мы ж аднымі грашымі па сем рублёў пяцьдзесят капеек на працадзень атрымалі... Так кажу, ці не?

— Правільна! Чаго там!..

— Дык вось, гэтыя капейкі здымем і на трактары прыкінем...

— Бач чаго надумаў...

— А што ж, правільна! — пачуліся галасы.

— Я падтрымліваю! — падняўся калгаснік Мацкевіч. — Пяцьдзесят капеек з працадня — для нас дробязь. А прыкіньце, колькі атрымаецца? Дзесяткі тысячи!.. Што ж нам яшчэ! Якраз і расплацімся...

— Ды што там, давай па рублю!..

— Не, навоштэ? Больш і не патрабуеца, — разважыла Яўстаф'ёўна.

Паставілі на галасаванне. Узняўся лес рук. Нават нядайнія скептыкі і тыя пра-галасавалі «за».

А вясна наступала.

На высокіх асакорах з'явіліся першыя грачыныя гнёзды. Бушавалі ручай. На палях амаль не засталося снегу. Трактары на чале з брыгадзірам Кубліцкім, якія шмат год працавалі ў МТС, вярнуліся ў свой калгас. І не з пустымі рукамі, а з трактарамі, з прычэпамі, з усім неабходным сельскагаспадарчым інвентаром. Людзі з радасцю выходзілі ім насустрач. Кожнаму хацелася паглядзець на магутныя «ДТ», на новыя сеялкі, плугі. Гэта ж цяпер усё сваё, калгаснае! Клапатлівыя гаспадары аглядалі тэхніку, патрабавалі паказаць, ці не сапсанавы матор у трактара. А Кубліцкі толькі пасмейваўся і тут жа, нібы жартам, з паўбароту заводзіў дызель.

Мы сустрэліся з Анастасіяй Яўстаф'ёўнай у раённым цэнтры Ашмяны, куды яна прыехала на нараду старшыні, і прасілі дазволіць завітаць у іх калгас.

— Праехаць у «Рассвет»? — перапытала яна. — Ну, што ж, можна. Гасцям мы заўсёды рады. Але прыдзеца пачакаць. Тут, разумееце, бабы, спакою ім няма, зусім адолелі... Учора адна нарадзіла, сёння з раніцы звоняць — другая. Далібог, няма куды вас пасадзіць. Ды вы пагуляйце. Другім рэйсам...

Але калі машина вярнулася, аказаўлася, што трэба везці ў калгас яшчэ адну парадзіху. Маладая маці Валянціна Іващенка нарадзіла двух сыноў. І праводзіць яе з радзільнага дома з'явілася цэлая світа сваякоў.

Дабраліся ў калгас толькі к вечару. Шафёр Суравец, гаваркі, вясёлы хло-пец, усю дарогу жартаваў:

— Ратунку няма! Уесь тыдзень дзя-цей важу! Як згаварыліся. І ўсё хлоп-цы... Прыбывае нашага брата. Добра, няхай растуць...

Уладанні калгаса «Рассвет» раскінуліся па малаянічых берагах Ашмянкі. На водах гэтай рачулкі вырастает за лета ня-мала качак і гусей. Праўда, птушка ў большасці асабістая. Але трэба мерка-ваць, прыдзе час, і калгасныя птушка-фермы зоймуць належнае месца на Ашмянцы. У «Рассвеце» 1400 гектараў ворнай зямлі. Лугі сёлета ачышчаюцца ад хмызняку. Тут і там кіпіць работа. Шэсць тысяч тон торфу, чатыры тысячи трыста тон гною, шмат мінеральных угнаенняў вывезлі калгаснікі на свае палі.

Гаспадарка шпарка ідзе ў гару. Яшчэ нядайна мела прыбытку ўсёг 530 тысяч рублёў, а цяпер больш паўтара мільёна.

Сёмы год Анастасія Яўстаф'ёўна разам з калгаснікамі нястомна змагаецца за тое, каб больш даваць збожжа, мяса, малака. І людзі правільна ацэньваюць вартасці свайго старшыні.

— Яўстаф'ёўна ў калгасных справах мужыку не ўступіць, — разважае дзед Янка. — Узяць к прыкладу Арлоўскага. Прашу вас, прабачце, не Кірыла Арлоўскага. Таго мы таксама ведаем, варты чалавек! У нас свой Арлоўскі ёсць. Раманам завуць. І чалавек ён відны і пісьменны, а з поспехамі не ў ладах. Нядайна прыезджае да нас, просіць: «Дапамажыце, аўса на пасеў не хапае». А куды раней глядзеў?.. Параіліся: добра, бяры! Адмовіць ня ёмка... А то яшчэ старшыня з «Бальшавіка», Раманькоў па прозвішчы. Дык той пяць тон першагатунковага насення выклянчыў, а адда-ваць і не думае...

— Э-э, успомніў... Няма ўжо Раманькоў.

— Няўжо памёр? — насцеражыўся дзед.

— Памрэ такі... Выгналі!

— А як жа з даўгамі? Усе тэрміны выйшлі...

— Разбагацеюць калгаснікі, вернуць.

— Яно, вядома, так. За людзьмі не працадзе, — згадкаеца дзед і дадае: — Лепш даць, чым прасіць. У нас, дзяка-ваць Богу, хапае...

Хоць вясна зацягнулася, сеяць у «Рассвеце» пачалі рана. Трактар «Беларусь», цягнучы за сабой велізарную сеялку, увесь час засядаў у лагчыне. Але яго выцягвалі і зноў пускалі ў ход. Брыгадзір Махніц не мог дапусціць зацяжкі сяўбы. «Сей авёс у гразь — будзеш

князы! — каторы раз цвярдзіў ён прыказку, ідуучы за трактарам. Калгаснікі паспяхова правялі сяўбу ранніх каласавых. І можа ніхто так не баяўся сарваць тэрміны сяўбы, як Анастасія Яўстаф'ёўна. Яшчэ ў барознах стаяла вада, а яна ўжо разам з аграномам Матышавай на світанні выходзіла ў поле. Трэба было ўсё ўбачыць, па-гаспадарску расплана-ваць пасевы.

Шмат розных клопатаў у старшыні. Ён павінен быць у курсе ўсіх, што робіцца ў гаспадарцы. Не пабудзе ў механізатараў, прыдзе дадому, хвалюеца: «А ці ўсё там у парадку?» І зноў выклікае шафёра: «Паехалі. Адпачнем, калі сяўба скончыцца».

А тут, як на грэх, яшчэ адна непрыем-насць! Заява паступіла. А ў заяве той пішацца, што яна дрэнна кіруе калгасам і што ўсе, хто пад заявой паставіў свой подпіс, згодны пайсці ў саўгас, дзе леп-шыя кіраўнікі, дзе і працаўца і жыць лягчэй. І была тая скарга аж у Мінску. Там яе пачыталі і вырашылі разабрацца на месцы.

— Раз такая справа, — сказала Яўстаф'ёўна, — давайце на агульны сход вынесем. Што народ скажа...

Пачалі чытаць заяву на сходзе і дзіву даліся. Яе напісаў, аказваецца, чалавек, які ніколі не даражыў калгасам, — гуль-тай Савіцкі, у якога вырашылі абрэзца прысядзібны ўчастак за навыходад на ра-боту.

— Як жа так? — спыталі ў Савіцкага. — Сам у калгасе не працуеш і іншых з толку забіваеш? Не, ты не хлусі, адказ-вай проста!..

Савіцкі прабаваў адмовіцца, але не меў чаго сказаць. Усё, вядома, пайшло з-за ўчастка. А ўчастак у яго — без ма-лога гектар набярэцца. Уесь садам за-саджаны. Сыны Савіцкага працујуць на старане, сам ён дома займаецца краў-цоўствам. Навошта яму калгас. Вось і знайшоў прычыну ў саўгас да сына пе-рабраца, а заадно і калгасную зямлю адрэзца...

— Не выйдзе! — хорам заяўлі трактарысты, стоячы ля дзвярэй. — Куды хо-чаш едзь, а калгаснай зямлі не чапай!..


Савіцкаму прапанавалі хадзіць на ра-боту ў калгас, інакш участак прыдзеца абрэзца. Ён не чакаў такога павароту і даў задні ход. Аднак слова свае па-куль што не падмацаваў справай.

— Такіх, як Савіцкі, у нас адзінкі, — гаворыць Анастасія Яўстаф'ёўна. — Але яны яшчэ ёсць. І нашы калгаснікі даюць ім належны адпор.

Вялікія і ганаровыя задачы стаяць пе-рад працаўнікамі калгаса «Рассвет». Яны абавязаліся сабраць з гектара па 12 ц збожжа, 130 ц бульбы, надаць на сто гектараў па 230 ц малака, адкар-міць 300 свіней. Калгас засявае 80 гек-тараў кукурузы. Такой плошчы пад ку-курузу тут яшчэ не адводзілі. Сёлета на палях калгаса вырасце суданка, са-лодкі лубін, сырадэля і іншыя травы, якіх раней не сеялі.

— Эта вясна незвычайная, — гаво-раць калгаснікі. — Яшчэ ніколі не было ў нас такога размаху ў працы як зараз.

Аляксандар ЛАЗНЯВЫ



**Н**А УРАЛЕ з незапомнных часоў называлі ўмельцамі майстровых людзей. Да рэвалюцыі іх было мала, і майстэрства сваё трymалі яны ў сакрэце. Так было і на нашай Добрушскай папяровай фабрыцы, цяпер — цэлюлозна-папяровым камбінаце «Герой працы». Нашы старажылы — Я. К. Куллененка, Е. М. Казлоў і іншыя, якія аддалі па паўвека працоўнага жыцця камбінату, — памятаюць тыя глухія і змрочныя часы. Праца тады была не на сябе, а на гаспадара. Майстар Пётр Іванавіч Афансаеў славіўся ўмельцам, а ўмельства сваё хаваў ад іншых, каб не збіць сабе цану, не вылецеть за вароты.

Наш камбінат — адно са старэйших прадпрыемстваў Беларусі. Вось я ўжо працую на ім 23-ці год. Здаецца, тэрмін немалы, але з часу існавання камбінату гэты тэрмін — толькі чацвёртая частка. Амаль 90 год таму назад, у 1870 годзе, у Добрушы з'явіўся прадстаўнік князя Паскевіча і на беразе малаянічай ракі Іпуць пачаў будаваць папяровую фабрику.

24 студзеня 1919 года гэтае старэйшае і буйнейшае прадпрыемства папяровай прамысловасці на Беларусі было нацыяналізавана ў Паскевіча Гомельскім губеранскім саўнаргасам. З гэтых дзён пачаўся новы перыяд у работе фабрыкі, у жыцці рабочага камбінату.

Былі прыняты энергічныя меры для наладжвання гаспадаркі фабрыкі. Рабочыя ў абстаноўцы разнухі гаспадаркі ўсёй краіны, ва ўмовах грамадзянскай вайны змагаліся за сацыялістычную эканоміку. Яны ўскрываюць і прыводзілі ў дзеянне ўнутраныя рэзервы вытворчасці, выкарстоўваючы ўсе магчымасці. Сваімі сіламі нарыйтоўвалі дровы для кацельнай сілавой станцыі, збіралі рyzзё, нарыйтоўвалі салому, прымушалі працеваць машыны, каб даць палеру краіне.

Час ішоў, а разам з ім прыйшлі вялікія перамены, уклад жыцця стаў іншы. Працоўны чалавек стаў гаспадаром сваёй краіны. Вось тады і разліoso ўмельства па неабсяжных прасторах Радзімы, прыйшло ўмельства і да нас, на папяровы камбінат. У шматлікім камбінате «Герой працы» многія вытворчыя работнікі, як Васілеўскі, Куліненка, Зайцаў, адваргаючы ўсякія тэхнічныя разлікі, пачалі даваць па дзве-тры нормы. І гэтыя паказчыкі яны перавышалі з году ў год.

Кожнае новае папаўненне давала сваіх умельцаў, у тым ліку і жанчын. Прыслухоўваючыся да голасу роднай партыі — вялікай кірующей і натхняючай сілы савецкага народа, перадавыя рабочыя шукаюць і знаходзяць новыя магчымасці для павышэння прадукцыйнасці працы, паліпшэння якасці і зніжэння сабекошту прадукцыі. Толькі ў пачатку бягучага года па ініцыятыве майстра цэха шырспажыву Вёры Міхайлаўны Івановай і намесніка начальніка гэтага цэха Антаніды Кандрацьеўны Кукалевай пачаўся ў сшыткамі цэху рух рабочых за эканомнае выкарыстанне сырэвіны і часу, за выкарыстанне ўнутраных рэзерваў. Яны растлумачылі людзям, што спыніць лінавальна-шытковы агрэгат на 1 хвіліну — значыць недадаць краіне 135 сшыткаў на суму 17 руб. 55 капеек, што адна разбітая ў складзе кіпа сшыткаў прыносіць камбінату за суткі 165 рублёў страты, за месяц — 1950 рублёў, за 1 год — 23 400 рублёў.

У гонар 40-годдзя БССР камбінат звыш 4-месячнага задання выпусціў прадукцыі на 2 мільёны рублёў. Выпрацавана 300 тон звышпланавай паперы, 1,5 мільёна вучнёўскіх сшыткаў і на 350 тысяч рублёў вырабаў народнага ўжытку. План за красавік па выпрацоўцы паперы выканан на 102,5%.


Множацца рады ўмельцаў на нашым камбінаце. Але тым і цудоўная наша савецкая рэчаіснасць, што, прыняўшы ўмельства як бы ў спадчыну ад праслаўленых бацькоў, поплеч са старой гвардый ідзе моладзь. У гэтых няхай сабе меншы жыццёвы вопыт, затое ў іх гарачыя сэрцы і нястрымнае імкненне да ведаў. Такія маладыя рабочыя, як профгрупог папяровага цэха Ева Кавалёва, Ніна Трабушэўская і іншыя, авалодваюць не толькі ўмельствам, але і вышынямі тэхнікі.

І яны дабіваюцца свайго. Былая рабочая камбіната

Вялікай павагай на камбінаце карыстаецца старшия рольшык папяровага цэха Варвара Іванаўна Фамічова. Яна — дэпутат абласнога Савета.



## Будаўнік



Больш дванаццаці год працуе на камбінаце рэзчыца паперы  
Ніна Іванаўна Арцюшэнка.

ната З. Н. Фёдарава без адрыву ад вытворчасці скончыла тэхнікум і стала намеснікам старшыні фабкома камбіната. Нядаўна былая работніца камбіната папяровага цэха Ірына Васілеўская стала майстром свайго цэха.

Ля машын, дзе працуюць усе гэтыя незвычайнія людзі, шмат светла. На адшліфаваных да бліску валах і махавіках гуляюць блікі. Складаная, замыславатая тэхніка несціхана гаворыць сваёй звыклай слыху рабочай мовай. Увайдзіце ў любы цэх камбіната, і вы ўбачыце ля машын многіх жанчын — перадавікоў вытворчасці.

Няспынна рухаюцца стужкі машын. На валы на матваюцца сотні тон высакаякаснай паперы. Строгі нормы пануе над усёй вытворчасцю. Яму падпрадкавана ўся гэтая складаная тэхніка, якую, у сваю чаргу, цалкам падпрадкавалі сабе людзі-ўмельцы.

Вось і я давяла прадукцыйнасць працы да дзвюх норм у дзень пры выдатнай якасці. Маё пачынанне аб скарачэнні затраты часу на кожнай вытворчай аперацыі падхапілі многія рабочыя.

З кожным днём набліжаецца гістарычная дата ў жыцці беларускага народа — саракагодзе рэспублікі. На ўсіх участках камбіната ўсё шырэй разгортваеца сацыялістычнае спаборніцтва. У гонар свята мы абавязаліся даваць за змену звыш плана на кожнай папераробчай машыне не менш чым 800 кілаграмаў высакаякаснай прадукцыі. Няма сумнення ў tym, што калектыв камбіната дастойна сустрэне 40-годдзе Беларусі.

В. ФАМІЧОВА

Камсамолка майстар аддзелачнага цэха Ірына Васілеўская і бракёр Тацяна Агеева праўляюць якасць паперы.

Фота  
П. Нікіціна.

6



Па-гаспадарску ссунуў бровы,  
Кладзеш цагліну да другой...  
Расце палац шматпавярховы  
З табою разам над зямлёй.  
Ужо канец падходзіць кладцы...  
Табе ж няўцям у высіх тых,  
Што на магутных крылях працы  
Узняўся ты вышэй за ўсіх.

Ул. КУНЦЭВІЧ

## НА ПЕНСІЮ

ДА АКНА заводскай касы падыходзяць рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі. Назваўшы свой табельны нумар, яны распісваюцца ў ведамасці і, атрымаўшы гроши, задаволеныя, адыходзяць.

...Касір. На першы погляд — звычайная, нічым непрыкметная прафесія. Але ці так гэта? Кожны з вас, атрымліваючы гроши, адчувае радаснае пачуццё: зараз можна купіць патрэбную рэч, каштоўны падарунак блізкім.

Дзень зарплаты — свайго роду свята. І робіць яго, як гэта ні дзіўна, касір...

Вось ужо 37 год Мар'я Канстанцінаўна Садчыкова працуе на прадпрыемствах. У каторы раз у яе памяці праходзяць дні мінулага і сучаснага жыцця. І ў залежнасці ад гутаркі яе маладжавы твар то хмурыцца, то свеціць радасцю, цяплом.

... 1920 год. У краіне голад, разруха. 17-гадовая дзяўчына паступае ў аптэку і адначасова вучыцца. Колькі цяжкасцей выпала тады на кволую працаўніцу са смешнымі пасмамі светлых валасоў, якія ўпарты выглядалі з-пад белай медыцынскай касынкі. Цяжка было, але цікава. Неўзабаве сустрэўся чалавек, які стаў ёй самым блізкім і верным сябрам жыцця. Здавалася, мары аб шчасці збыліся. Толькі б жыць ды радавацца.

Але спакой савецкіх людзей парушылі орды фашысцкіх захопнікаў, якія чорнай хмарай пакрылі родную зямлю. На другі дзень вайны Мар'я Канстанцінаўна правяла мужа на фронт і эвакуіравалася з Орши на ўсход. Тысячы кіламетраў ехала, ішла. Пра сябе думаць не было часу. Баялася за дзяцей, асабліва за меншага сына — Жэню.

На Урал дабралася восенню. Працавала на заводзе па 10 — 12 гадзін у суткі. А дома мыла, шыла, клапацілася аб дзяцях.

І раптам, як гром з яснага неба, уразіла паведамленне аб гібелі мужа. Здавалася, ўсё жыццё пераламалася. Жанчына ўпала тварам уніз, працягнуўшы пахудалыя рукі, і напэўна не ўсталі б, каб не добрыя людзі.

На плечы ляглі новыя клопаты. Савецкая ўлада дапамагла Садчыковай гадаваць дзяцей, вывесці іх на широкія прасторы. Дачка Маргарыта скончыла педагогічны інстытут і з'яўляецца завучам Мінскай сярэдняй школы № 43. Сын Яўгені — канструктар станкабудаўнічага завода імя Кірава і адначасова студэнт чацвёртага курса політэхнічнага інстытута імя Сталіна.

Ужо сем год Мар'я Канстанцінаўна працуе касірам на падшыпнікам заводзе. Колькі добрых слоў можна пачуць аб яе работе. Увесь калектыв адзываеца аб ёй з гонарам і павагай.

Зараз Садчыковай 55 год. Яна заслужыла адпачынак. Гаворачы аб сваім уходзе на пенсію, Мар'я Канстанцінаўна хваліеца. Яе твар па-юнацку заліваеца румянцам.

— Я буду атрымліваць пенсію, якая цалкам забяспечыць мяне, — з радасцю гаворыць яна. — Не хапае слоў, каб выказаць сваю падзяку Камуністычнай партыі, Савецкаму ўраду за нашу шчаслівую, забяспечаную старасць.

М. КРАСОУСКІ

г. Мінск.

# ГАСПАДЫНЯ

Ж АДАННЕ Зіны пасля школы пайсці праца-ваць маці сустрэла з трывогай.

— Чым жа я горш за іншых? — гаварыла Зіна, пераконваючы маці. — Людзі за дзесяткі тысяч кіламетраў едуць, не баяцца, а я — у свой калгас, мама!

У вольны ад заняткаў час Зіну можна было бачыць у цялятніку, дзе працевала яе маці. Асабліва ёй падабаліся маленькая цяляты. Часам, калі была магчымасць, яна са сваёй маці пайлі іх.

— Шустрая дзяўчынка, — гаварыў, гледзячы на Зіну, Грыгорый Якаўлевіч Бандарэнка, старшыня калгаса, — усюды паспывае. Прыдзецца ёй сапраўдную справу даць, замацуем яе за цялятамі.

Але справа павярнулася зусім па-іншаму. Раптам, як снег на галаву, — размова з тым жа старшыней калгаса.

— Праўленне вырашила паслаць цябе, Зіна, вучыцца на жывёлаводства. Збірайся — і ў дарогу!

І таму, што ў гэтых словах яна адчула цвёрдую ўпэўненасць Бандарэнкі ў тым, што праўленне не памылілася, яна, замест мільгануўшага ў памяці «трэба падумашь», гэтак жа коратка адказала:

— Добра. Я згодна...

А праз год ля праўлення калгаса спыніўся грузавік. З кузава лёгка саскочыла на зямлю невысокага росту, зусім маладая дзяўчына з неўлікім чамаданчыкам у руках.

— Глядзіце, Зінка прыехала! — уздадавана крыкнула адна з дзяўчат, якія праходзілі міма, і кінулася абдымаць сяброўку.

Хутка Зінаіда Сашко прыняла жывёлагадоўчую ферму. Калектыв ёй быў знаёмы, але вось памяшканні былі вельмі запушчаны. У кароўніку набралася шмат гною.

— Ну што ж, будзем разам наводзіць парадак, праўленне дапаможа, — уголосіла Сашко.

Даяркі пераглянуліся. Смялейшая адказала:

— Тут, рёдная, пакуль са-ма рукавы не закашаш, ні-хто не дапаможа.

У той жа дзень адбылася сутычка са свінаркамі. У памяшканні было брудна. Карыты, з якіх кармілі свінаматак, маладняк, зараслі рэшткамі ежы. Іх ніколі не мылі Сашко зрабіла заўвагу свінаркам.

— Вы яшчэ прымусіце, можа, мыць станкі? — пра-бавалі запярэчыць яны.

Але, пабурчэўшы, навялі парадак. К вечару спрэчкі забылі і ўжо прыязна пазіралі на новага жывёлавода. Разам са свінаркамі Зінаіда пілавала дровы.

Час ішоў, але справы на ферме папраўляліся туго. Корм не заменіш ласкай даярак. Статак рос, а фуражу не прыбывала. Ні сена ўдосталь, ні карніплодаў, ні адходаў збожжа для прысыпкі. Ды ў кароўніку ўжо не павярнуцца і подсцілка толькі зредку, і гной кучамі ляжыць ля самых дзвярэй.

Уся «малочная каманда» дружна атакавала праўленне, аднадушна выступала на сходах, патрабавала будаўніцтва новага кароўніка, межанізацыі працаёмкіх работ, лепшых клопатаў аб кармах, ставіла пытанне аб зялённым канвееры, аб сіласе, стварэнні племяннога ядра. Зінаіда Мядодзеўна давала выка-затца даяркам, потым сама брала слова і проста пытала:

— Калі ж пярайдзем да справы?

Члены праўлення ведалі, што жывёлаводы не адсту-пяць, пакуль свайго не да-б'юцца. Не адгаварыцца ад іх прыгожым слоўцам. Ды і патрэбы ў гэтым не было: намеры даярак супадалі з інтарэсамі гаспадаркі.

Уся арцель узялася за ўздым жывёлагадоўлі. Увялі зялёны канвеер для жывёлы, вялікія плошчы пасеваву выдзелілі пад кукурузу, пабудавалі бетаніраваныя ямы для сіласу, прасторны кароўнік, падвесную дарогу, кормазапарнік. Німала каменя ў гэтых будоўлях па-кладзена рукамі Зінаіды Мядодзеўны і яе сябровак. Летнім часам, калі ў калгасе ўсюды кіпіць работа, яны пасля ранішняга даення кароў ідуць на закладку сіласу. Выдалася вольная хвіліна — і даяркі на прыфермскім участку, і ўжо дзяўчыны смех нясеца над буйнай зеленню пасеваву.

Зінаіда Сашко па-ранейшаму прыглядалася да па-радкаў на ферме, да розных дробязей, няўвага да якіх часам згубна адбіваецца на справе. На ферме не было зэдлічак для даення, не хапала халатаў, на дзевяць даярак — пяць вядзёў, і ва-што яны дояць — «сам бог ведае». Яна не «трэсла» праўленне, а «пакланілася» калгасным дзядам, і праз некалькі дзён кожная даярка атрымала зэдлік.

Зайшоўшы неўзабаве ў праўленне, яна нібы між іншымі сказала рахункаводу:

Зінаіда Сашко.



— Дай, калі ласка, крыху грошай у падсправаздачу.

— Трэба да Бандарэнкі.

— Бандарэнку яшчэ зла-віць трэба, ды і ці дасць ад-разу. Скажа яшчэ, што пой-дудуць на іншыя справы. А мне дазарэзу патрэбны.

Праз некалькі дзён на ферме не было недахопу ў но-венькіх, зязючых вёдрах, з'явіліся і халаты. Усё гэта як быццам дробязі, але яны аблігчаюць работу!

Даяркі ўважліва прыгля-даліся да новай загадчыцы. І таму, што сёння з'явіліся зэдлі, заўтра — новыя вёдры, паслязаўтра — халаты, бачылі, што на ферму прыйшла клапатлівая гаспадыня, якая думае не толькі аб на-доях, але і аб тым, каб усім працевала лягчэй і веселей. І кожная з іх — ці то Валянціна Ярошчук, якую цяжка было чым-небудзь здзівіць, ці Саламея Давідзюк — унутрана яшчэ больш падцягвалася і старалася працеваць лепш.

Сашко бралася за згурта-ванне калектыву, за ўма-цаванне дысцыпліны, за строгае захаванне распарадаку дня, за ўсё тое, з чаго ўрэшце складаецца поспех.

Неяк адразу ж пасля прыходу Зінаіды на ферму адна даярка, якая ўжо не першы год працевала, заспяшалася і, забыўшы не то пачысціць кароў, не то яшчэ нешта тэр-міновае зрабіць, пайшла да-дому.

На другі дзень Сашко да-чакалася яе, адазвала ўбок і сказала:

— Вы разумееце, што ўвесь наш калектыв падво-дзіце? Калі сёння так зрабілі вы, заўтра — другая, паслязаўтра — трэцяя, у нас

увесь распарадак дня дагары нагамі паляціць. А тады —

не чакай удояў.

Здзіўленая тым, што яе не «распякаюць» на чым свет стаіць, як бывала раней, за правіннасць, даярка пачырванела і папрасіла пра-бачэння.

Але бывала і так, калі ў інтарэсах справы трэба бы-ло ісці на цвёрдзя і рашу-чыя меры. Даярка Мар'я Леванюк прагуляла вячэрняе даенне. І калі першай можна было дараваць таму, што яна зразумела і признала па-мылку, то гэтай спускаць было нельга — «не той ка-тэгорыі чалавек».

Сашко накіравалася на кватэру да даяркі.

— Кароў трэба падаіць, — сказала яна ёй.

— Заўтра падаю, — адка-зала даярка. — Яны мне малако аддадуць...

А раніцай, калі прагуль-шыца прыйшла на ферму, загадчыца сустрэла яе пы-тннем:

— Чаго прыйшла?

— Кароў даіць... Не на танцы ж.

— Позна. Без цябе ўчора падаілі, без цябе і сёння падоім. А ты можаш ісці да-дому. Нам у калектыве такія работнікі не патрэбны.

Загадчыца настаяла на сваім. А даяркі, памерка-ваўшы паміж сабой, прыйшли да вываду, што новая загадчыца — чалавек клапат-лівы, але строгі і цвёрды, і жартаваць з ёй не трэба.

Зляталі лісткі з календа-ра, ішлі тыдні і месяцы. І кожны дзень быў чымсьці знамінальны. Вось Алена Галоўка зразумела, што калі даярка раззлаваная, не лас-

кавая, карова збаўляе малако. Нейк непрыкметна даказала ёй гэта Сашко. Вось яна паказвае Ганне Садоўскай, як трэба правільна масіраваць вымія каровы...

Так паступова складваўся, згуртоўваўся дружны працоўны калектыв. Даяркі бачылі, што справы пайшли на папраўку, але, німа чаго граху таіць, дзівіліся:

— Кармы тыя ж, што і летьася, а малака больш. Чаму?

А малака сапраўды стала больш. На кожную фуражную карову атрымалі на 640 кг малака больш чым летьася. Амаль усе даяркі перавыканалі свае абавязкальства.

Так, кармы тыя ж, але раней кароў пайлі халоднай вадой, канцэнтраты сыпалі праста ў кармушкі — «паядуць і так», — а цяпер іх даюць толькі ў запараным выглядзе. Раней да распародку дня адносіліся абыяк, не разумелі яго сілы, а цяпер а шостай гадзіне раніцы даяркі ўсе, як адна, на ферме. Мінулай зімою ў шчыліны свісту вецер, а цяпер у кароўніку ў адных халатах працуць. І шмат тут іншых перамен адбылося.

Але галоўнае ў тым, што з прыходам новай загадчыцы жывёлаводы адчулі, што іх працу цэніць, іх старанні заахвочваюць. А для чалавека самае крыўднае, самае балючае, калі не заўажаюць, не цэніць яго працы. Так было раней. А цяпер у канцы мінулага года праўленне сабрала работнікаў фермы. Старшыня калгаса далажыў ім аб выніках гадавой работы, уручыў падарункі і пажадаў добра працаўцаў у дзялішчы. І бачачы, як праўленне цэніць іх поспехі, даяркі ў адзін голас сказали:

— Хоць і хваліце нас, а надаілі мы мала. Не мы будзем, калі ў 1958 годзе не прыбавім па трыста літраў на карову. Па дзве тысячы дзвесце літраў надоім — такое наша цвёрдае слова.

А калі ў аўкоме партыі камуністы Зінаідзе Сашко ўручылі ўрадавую ўзнагароду — орден «Знак Пашаны», яна паўтарыла перад усімі прысутнымі гэтае абавязкальства. І было столькі цвёрдай упэўненасці ў яе простай кароткай прамове, што ўсе верылі: усё ў яе наперад разлічана і ўлічана — і матэрыяльныя магчымасці, і парыў энтузіязму дружнага калектыву, які паверыў у свае сілы, і што Сашко і яе сяброўкі абавязковая стрымаюць сваё слова.

У. ЕРМАКОУ

Калгас імя Чапаева  
Высокаводскага раёна  
Брестскай вобласці.

8

# ЖАНОЧЫ ХАРАКТАР

«Сем фараонавых худых кароў з'елі сем тлустых», — так слова мі біблейскай легенды харатараваў бухгалтар невясёлыя вынікі года новому дырэктору саўгаса. Флегматычны работнік саўгаснага ўліку сумна капаўся ў сваіх запісках і цадзіў за словам слова:

— Наогул, засталіся пры пікавым інтэрэсе. Адны страты...

Здавалася, гэтаму неахайна апранутаму, даўно нябрыйтому мужчыне, было прыемна засмучаць змрочнымі лічбавымі выкладкамі новага дырэктара, які знаёміўся са справай саўгаса. Што ні галіна гаспадаркі, то свае беды.

Не, зусім не такім уяўляўся саўгас «Уваравічы» Дар'і Іванаўне Івановай, калі яна працавала сакратаром райкома партыі.

Стаяў жнівенъ, калі рука гаспадара ўжо адчувае вагу вырашчанага ўраджаю і ясна вырысоўваюцца перспективы года.

— Што ж абяцае лета? — не сцерпела спытаць Дар'я Іванаўна.

— Што вы, што вы, голубка, — раптам ускочыў з-за стала страціўши флегматычнасць бухгалтар. — Пакуль не прыдзе студзень, ніхто вам не скажа, разумееце — ніхто, да страт мы ідзём ці да прыбытку. Гэта — саўгас, а не якая-небудзь, прашу прафачэння, кантора «Заготлён».

Недарэчным, дзіўным на першы погляд параўнаннем бухгалтар даволі адкрыта падкрэсліваў: «Майце, маўляў, на ўвазе, ведаем: былі вы ўнейкі там час тэхнолагам ільнозавода, а гэта малавата для дырэктара саўгаса».

Не прынесла прыемных хвілін і першае знаёмства з галоўным інжынерам саўгаса. Лічачы сябе першакласным знаўцам сельскагаспадарчай тэхнікі, Віктар Маразевіч адразу ж ультыматыўна прэтэндаваў, каб дырэктар не меў ніякага дачынення да машыннага парка гаспадаркі. Адчувалася, што ён не супроць таго, каб пайсці на абвастрэньне ўзаемаадносін з дырэктарам, цвёрда спадзеючыся, што «жаночы харатар» усё роўна не ўстоіць перад мужчынскім. Але хацеў ці не хацеў таго інжынер Маразевіч, хутка давялося Дар'і Іванаўне рашуча ўмішацца ў яго дзейнасць. З-за сістэматычнага парушэння графіка тэхнічных доглядаў эксплуатацыя трактараў вялася назнос. Машыны, як гаворыцца, былі дабіты да ручкі. А да канца сезона трэба



Дырэктор саўгаса Дар'я Іванаўна Іванова.  
Фота П. Нікіціна.

было справіцца з вялікім аб'ёмам уборачных і асенніх работ.

Як аграном, ведала Дар'я Іванаўна — фундамент поспехаў будучага года закладваецца ўвесень. Думаючы пра заўтрашні дзень, не магла яна мірыцца са страшэнным бескультур'ем у арганізацыі энергетычнай базы саўгаса. Стаяла пытанне так: пойдзе ўгару гаспадарка ці будзе па-ранейшаму таптацца на месцы.

Прыходзілася разам з тым прыкладаць усе намаганні, каб па магчымасці паправіць хоць пад канец года памылкі і пралікі свайго нядбалага, непрадбачлівага папярэдніка. План здачы жывёлагадоўчай прадукцыі саўгас выканаўся на 36 працэнтаў. А тым часам вядома, што калі гаспадарка мала дае малака, мяса, то нясе вялікія накладныя выдаткі на цэнтнер прадукцыі, сабекошт яго прамерна высокі. Зноў не быць рэнтабельнай гаспадарцы?

— Не тваё гора, таварыш Іванова, — супакойвалі яе пры сустэречы старыя практикі, дырэкторы суседніх саўгасаў. — Прыйшла ты ў саўгас на шапачны разбор, ніхто не асудзіць, калі са стратай скончыш год...

Шматлоўна і аргументавана разважалі пры гэтым яны аб праславутай спецыфіцы сельскагаспадарчай вытворчасці, ва ўмовах якой за некалькі месяцаў не дабешся прыкметнага зруху, хоць бы дырэктар і меў на сем пядзей розуму. Не задавальняла новага кіраўніка саўгаса магчымасць за кошт дзяржаўнай датациі, без

клопатаў звесці канцы з канцамі. Няхай нават і не кінуць ёй дакору.

У тыя дні наўрад ці хто з работнікаў саўгаса мог сказаць, калі яна ела і спала. Выявіліся ва ўсім сваім харастве высакародныя рысы і яркая своеасаблівасць неспакойнага жаночага харектару.

Яна трymала на пільным гаспадарчым уліку кожную капейку, памятаючи, што з іх складаюцца рублі, з рублёў — сотні і тысячи. З ашчаднасцю багацце дружыць. Удалося выправіць, і ў немалой ступені, непрыгляднае становішча з сабекоштам жывёлагадоўчай працуць. У цяжкую хвіліну прыйшла падмога з самага нечаканага боку. Выручыў саўгасны сад. Сорак гектараў займала яго плошча. Рэалізацыя ж ураджаю ледзь пакрывала затраты на догляд.

— Прыбытак саду сцеражэ плот, — гаварылі работнікі саўгаснай канторы, маючы на ўвазе, што паколькі няма агарожы, не чакай ад саду буйнай выручкі і ў высокаўраджайную пару.

— Ніхто нам не даруе, калі страцім такое багацце! — рашуча заявіла Дар'я Іванаўна. — Так не хітра і з палёў усё па расцягваць. Можа таксама на адсутнасць платоў пачнем скардзіцца?

Былі прыняты звычайнія, падказаныя самім жыццём заходы — працу садаводчай брыгады азлачвалі ў залежнасці ад колъкасці сабраных пладоў. І адбылося дзіва: 664 тысячи рублёў чистага прыбытку даў сад! Так закончыўся «безнадзеі» год.

Жаночае сэрца адыходлівае. Ужо і не ўспамінае Дар'я Іванаўна, як горка было чуць ёй і пасля гэтага зайдросныя, гадкія шэпты, нібыта новага дырэктора выручыла выпадковая, сляпая ўдача.

Выручыла, вядома, не дробнае шанцаванне. Чаго яно варта, калі на вагах ляжыць лёс буйнай шматгалінай гаспадаркі. Поспех забяспечылі незвычайнія арганізаторскія здольнасці новага дырэктора.

У Дар'і Іванаўны не заставалася часу востра рэагаваць на незаслуженія крыўды. Пачаўся 1957 год, а з ім безліч іншых, самых нечаканых трывог і клопатаў. Марыла яна так наладзіць кіраўніцтва вытворчасцю, каб праз кожны месяц відаць было, як на далоні, з карысцю ці марна затрачаны кожны рубель, каб можна было не канстатаваць перавыдатканне сродкаў, а своеасобна яго папярэджаць без цяжкіх вынікаў для эканомікі гаспадаркі. Яна разумела, што нельга дзейніцаць упэўнена, калі аб выдатку і прыбытку кіраўнік мяркуе па здагадках. Але каменем спатыкнення зноў стала бухгалтэрыя. Працавала яна «на

архіў», не даючы дырэктару аналітычных вынадаў і даных для аператыўнага кіраўніцтва гаспадаркай. Стала ясна, што не за адзін дзень, тыдзень і месяц удаца зламаць і выжыць за межы канторы заганную сістэму ўліку і справаўднасці, што адначасова трэба шукаць іншы выход.

Які ж?

Яшчэ ў пачатку свайго дырэкторства зразумела Дар'я Іванаўна, што цэнтральны фігурай у барацьбе за рэнтабельнасць саўгаса павінен стаць кіраўнік аддзялення. Незразумела і дзіўна было, чому яе папярэднікі не клапаціліся аб павышэнні ролі кіраўніка і часта, пераканаўшыся ў недастатковай кваліфікацыі работнікаў гэтай катэгорыі, дзейнічалі праз іх галаву. На вопыце сваёй партыйнай работы яна не раз пераконвалася, што ўсякая падмена, звязанне са мастойнасці не садзейнічае росту кадраў, псуе іх.

Жыццёвая інтарэссы саўгаса патрабавалі шукаць іншы падыход. Тры аддзяленні ў саўгасе, і тры розныя па харектару, здольнасцях, падрыхтоўцы кіраўнікі. У іх падначаленні, акрамя сезоннікаў, 791 штатны рабочы, якія вырошчваюць і ўбіраюць ураджай з 8 925 гектараў ворнай зямлі і сенажацей.

— Спрачающа ў нас ужо шмат год аб тым, што перашкаджае кіраўніку стаць добрым арганізаторам саўгаснай вытворчасці, — працягвае яна. — А на маю думку, нямала залежыць ад нас саміх — дырэктараў. Трэба ўсур'ёз заняцца павышэннем кваліфікацыі кіраўнікоў, дапамагаць ім хутчэй расці, больш давяраць работнікам, у якіх упэўнены. Давер'е акрыляе людзей.

Часам людзі ставяць у дакор Дар'і Іванаўне тое, што ў стылі яе кіраўніцтва саўгасам моцна адчуваецца партыйны работнік. Яна і не спрачаеца:

— Добры ці дрэнны атрымаўся з мяне дырэктар, меркаваць не бяруся. Часам сапраўды бярэ верх партыйны работнік. Раюся з народам. Калі чалавек сумняваецца, пераконваю, а ўжо потым патрабую без усякіх скідак і паблажак. Але хіба дырэктар павінен кіраўніцтву толькі ў парадку загаду?

Нельга з ёй не згадзіцца. Бо і 1957 год — другі год яе дырэкторства — таксама закончыўся з добрым вынікам: 346 тысяч рублёў прыбытку дала гаспадарка. Вядома, гэта першыя ступені на ўздыме ўгару.

— Больш бы ўласных танных кармоў, больш бы ўгнаенняў, дайшлі б да мільёна, — задумваецца дырэктар над бліжэйшымі перспектывамі.

Энергічная, захопленая вялікімі планамі жанчына выглядае намно-га маладзей сваіх сарака трох год. А маладзіць чалавека справа, якую ён па-сапраўднаму любіць.

Міжволі задумваешся, як удаецца Дар'я Іванаўне дзяліць час паміж шматграннымі абавязкамі дырэктара і сям'ёй. З вялікай пяшчотнасцю і цеплыней у вачах расказвае яна пра сваіх чатырох дзяцей:

— Сын, Анатоль, ужо вучыцца ў чыгуначным інстытуце, дачка, Рыма, у інстытуце народнай гаспадаркі, Іна — у пятым класе, Глеб — у чацвёртым. Словам, за школьнай партай уся сям'я...

Пару год назад Дар'я Іванаўна скончыла Вышэйшую партыйную школу. Цяпер яна з глыбокай цікавасцю вывучае эканоміку саўгаснай вытворчасці.

— Агітую людзей нястомна займацца павышэннем прафесіянальнага майстэрства. Ну, а сябе даўно загітавала, бо без гэтага які ж я дырэктар!

## М. КАЧАВЫ

Увараўскі раён  
Гомельская вобласць.



Адна з лепшых даярак саўгаса  
Валянціна Аніськава.

Утварэнне БССР з'явілася вынікам шматвяковай барацьбы беларускага народа сумесна з рускім, украінскім і іншымі народамі нашай краіны супроць царскага самадзяржаўя, памешчыцка-капіталістычнага прыгнёту за сваю свабоду і незалежнасць.

Рэвалюцыйная барацьба на тэрыторыі Беларусі з'яўлялася часткай агульнарасійскай барацьбы рабочых і сялян супроць эксплуатацыі, за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне.

Пачатая герайчным пралетарыятам Петраграда сацыялістычнай рэвалюцыя хутка пашырылася па ўсёй краіне, у тым ліку і па Беларусі. Да другой палавіны лістапада 1917 г. Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычнай рэвалюцыі перамагла на ўсёй неакупіраванай тэрыторыі Беларусі.

Перамога Савецкай улады на Беларусі была замацавана ў пасстановах з'ездаў, якія адбыліся амаль адначасова — з 18 па 25 лістапада: з'езду Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў, III з'езду сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў, II з'езду дэлегатаў армій Заходняга фронта. Праходзілі гэтые з'езды пад кірауніцтвам Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РСДРП(б).

На з'ездах былі ўхвалены дэкрэты II Усерасійскага з'езду Саветаў і на падставе гэтых дэкрэтаў вызначаны задачы і структура органаў Савецкай улады на Беларусі. На падставе рашэння з'ездаў быў утвораны вышэйшы орган краівой улады — Выканаўчы камітэт Саветаў Заходняй вобласці і фронта (Аблвыканкомах), які на першым сваім пленарным пасяджэнні 26 лістапада для кірауніцтва гаспадарчай, культурнай і адміністрацыйнай работай стварыў Савет Народных Камісараў Заходняй вобласці і фронта.

Адразу ж пасля перамогі Вялікай Кастрычніцкой сацыялістычнай рэвалюцыі ў многанацыйнальнай Расіі паўстало пытанне аб стварэнні дзяржаўнага адзінства, заснаванага на адзінстве і дружбе паміж народамі, на аснове роўнасці і брацтва.

На другім Усерасійскім з'ездзе Саветаў, які прыняў дэкрэты аб міры, зямлі, аб кантролі над вытворчасцю, адначасова было абвешчана, што Савецкая улада «забяспечыць усім нацыям, якія насяляюць Расію, сапраўданне права на самавызначэнне».

На з'ездзе быў створаны Народны Камісарыят па справах нацыянальнасцей, на які і ўскладалася задача дзяржаўнага ўладкавання шматлікіх народаў Расіі і згуртавання іх вакол Савецкай



1 студзеня 1918 года беларускі народ адзначыць сваё вялікае нацыянальнае свята — дзень утварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У гэтым артыкуле чытачы нашага часопіса пазнаёміца з гісторыяй утварэння БССР.

улады. На чале Наркамнаца быў зацверджаны І. В. Сталін.

13 лістапада 1917 года была апублікавана за подпісамі У. І. Леніна і І. В. Сталіна «Дэкларацыя правоў народаў Расіі», якая абвяшчала вялікае права народаў на іх свабоднае развіццё, на самастойны дзяржаўны лад.

Усе працоўныя Расіі, у тым ліку і Беларусі, з вялікім натхненнем успрынялі «Дэкларацыю правоў народаў Расіі».

Уесь працэс утварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, будаўніцтва партыйных арганізацый Беларусі, афармлення іх у Камуністычную партыю Беларусі праходзіў пад кірауніцтвам У. І. Леніна.

Работа ЦК РКП(б) і абласной партыйнай арганізацыі Беларусі па ўмацаванню Савецкай улады, згуртаванню працоўных вакол партыі дала магчымасць прызначыць скліканне з'езду Саветаў Беларусі на канец лютага 1918 года.

Але ўтварэнне БССР было адкладзена, бо 18 лютага 1918 года нямецкія імперыялісты напалі на маладую Савецкую дзяржаву. У кароткі тэрмін яны акупіравалі значную частку Беларусі. Партийныя і савецкія органы Паўночна-Заходняй вобласці вымушаны былі пераехаць у Смаленск. Неакупіраваныя губерні Беларусі — Віцебская і Магілёўская — былі далучаны да Смаленскай губерні і склалі Заходнюю вобласць.

На акупіраванай тэрыторыі нямецкія захопнікі ўстанавілі крывавы рэжым. Яны аднавілі ста-

рыя парадкі, распусцілі мясцовыя органы Савецкай улады, арыштоўвалі і знішчалі актыўістаў горада і вёскі, аднаўлялі памешчыцкае землеўладанне, аддавалі прамысловыя прадпрыемствы капіталістам, праводзілі масавае аграбленне працоўных.

Рабочыя і сяляне Беларусі пад кірауніцтвам бальшавіцкай арганізацыі, па закліку ЦК РКП(б) узнімаліся на ўсеноародную барацьбу з унутраным і зовнешнім ворагамі і ўсяляк дапамагалі Чырвонай Арміі ў яе барацьбе супроць нямецкіх захопнікаў. У сваёй герайчнай барацьбе з замежнымі прыгнітальнікамі беларускі народ апіраўся на велізарную дапамогу Савецкага ўрада і вялікага рускага народа, як і ўсіх народаў нашай краіны; абараняў заваёвы Кастрычніка.

Нямецкая акупацыя на Беларусі працягвалася з лютага па снежань 1918 года. Гэтыя дзесяць месяцаў былі найцяжэйшым выпрабаваннем для беларускага народа.

Са з'яўленнем нямецкіх акупантав на тэрыторыі Беларусі актыўізировалі сваю дзейнасць буржуазныя нацыяналісты. «Беларуская рада» пайшла адкрыта служыць верай і праўдай акупантам. У тэлеграме на імя нямецкага кайзера ад 25 красавіка 1918 года яны дзякавали за акупацыю Беларусі нямецкім войскамі.

Прапануючы прадаць Беларусь у каланіяльнае рабства, нацыяналісты заяўлялі, што «толькі пад апекай нямецкай дзяржавы бачыць рады добрую долю сваёй краіны ў будучым».

Аднак нягледзячы на намаганні ворагаў беларускага народа аказаць ўсялякую дапамогу акупантам, партыйная арганізацыя Паўночна-Заходняга краю зрывала іх замыслы і вяла ўпартую барацьбу з унутранай контэррэвалюцыяй. На барацьбу з акупантамі ўзняліся тысячы лепшых сыноў і дачок Беларусі. Яны ішлі добрахвотнікамі ў Чырвоную Армію, стваралі партызанская атрады. 10 снежня Чырвоная Армія заняла Мінск.

Усюды ствараліся рэйкі. Рэйкі і камітэты беднатаў пад кірауніцтвам партыйных арганізацый выкryвалі варожыя элементы, якія супраціўляліся аднаўленню Савецкай улады.

К канцу 1918 года органы Савецкай улады былі адноўлены на ўсёй тэрыторыі Беларусі. У гэтым вялікую дапамогу аказаў ЦК РКП(б), Савецкі ўрад, Чырвоная Армія і ўесь савецкі народ на чале з вялікім рускім народам.

Кіруючыся ленінскай нацыянальнай палітыкай, ЦК РКП(б) і мясцовыя партыйныя арганізацыі былі адной думкі з працоўнымі

рэспублікі па пытанню дзяржайшага ладу. Яны стаялі за ўтварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістичнай Рэспублікі, якая павінна ўваходзіць у федэрацию. Працоўныя масы Беларусі патрабавалі яшчэ большага ўмацавання братняга саюза з рускім народам і ўтварэння Савецкай Беларускай Рэспублікі.

У снежні 1918 года, пасля выгнання нямецкіх захопнікаў, Наркамат па справах нацыянальнасцей па даручэнню і пад кіраўніцтвам ЦК РКП(б) правёў вялікую падрыхтоўчую работу па ўтварэнню БССР.

25 снежня 1918 года ў Маскве, у памяшканні тэатра «Арс», адкрыўся Усерасійскі з'езд беларускіх секцый РКП(б). З'езд выказаўся за ўтварэнне БССР, падкрэсліўшы пры гэтым, што Савецкая Беларусь павінна знаходзіцца ў федэратыўнай сувязі з РСФСР.

У гэты ж дзень у Народным Камісарыяце па справах нацыянальнасцей адбылася гутарка з адказнымі супрацоўнікамі Беларускага Нацыянальнага Камісарыата аб дзяржаўным ладзе БССР.

27 снежня была праведзена нарада з тав. Мясніковым, партыйнымі і савецкімі работнікамі Паўночна-Захадній вобласці. На гэтай нарадзе былі дэталёва і ўсебакова абмеркаваны пытанні, звязаныя з дзяржаўным ладам рэспублікі і канструяваннем Часовага рэвалюцыйнага ўрада Беларусі, выпрацаваны «ўмовы ўтварэння БССР», прадстаўленыя ад імя ЦК РКП(б) і Савецкага ўрада. Приняты тэкст маніфеста Часовага

рабоча-сялянскага ўрада Беларусі, які меркавалася апублікаваць адразу ж пасля абвяшчэння БССР на з'ездзе партыі.

Пасля таго, як ЦК Кампартыі разам з беларускімі таварышамі правёў вялікую падрыхтоўчую работу да ўтварэння БССР і КПБ, была склікана VI Паўночна-Захаднія абласная партыйная канферэнцыя. Адкрылася яна 30 снежня 1918 года ў Смаленску. На канферэнцыі прысутнічала 162 дэлегаты з правам рашаючага і 25 дэлегатаў з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўлялі 17 771 члена партыі Мінскай, Магілёўскай, Віцебскай, Смаленскай часткі Віленскай і Чарнігаўской губерні.

На парадку дня канферэнцыі стаяла галоўнае пытанне — аб ўтварэнні БССР і КП(б) Беларусі.

Улічваючы тое, што на канферэнцыі было прынята рашэнне аб абвяшчэнні БССР і што на VI партыйнай канферэнцыі прадстаўлены поўнасцю ўсе камуністычныя арганізацыі, якія знаходзяцца на тэрыторіі Беларусі, канферэнцыя вырашила абвясціць сябе I з'ездам Камуністычнай партыі (балшавікоў) Беларусі.

1 студзеня 1919 года быў авшччаны Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі аб ўтварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістичнай Рэспублікі. Дзень апублікавання Маніфеста і стаў днём нараджэння БССР. Гэты гістарычны ў жыцці беларускага народа акт быў заканадаўчча замацаваны на Першым Усерасійскім з'ездзе Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў, які адбыўся ў

Мінску 2—4 лютага 1919 года. З'езд Саветаў прыняў першую канстытуцыю Беларускай ССР і Дэкларацыю аб устанаўленні федэратыўнай сувязі з братній РСФСР. На з'ездзе прысутнічаў старшыня ВЦВК Я. М. Свярдлоў, які абвясціў прынятую Усерасійскім Цэнтральным Выканаўчым Камітэтам пастанову «Аб прадстаўленні незалежнасці БССР». У пастанове гаварылася:

«Зыходзячы з прынцыпу поўнага і сапраўднага самавызначэння працоўных мас усіх краін, презідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта прызнае незалежнасць Беларускай Сацыялістичнай Рэспублікі.

Прэзідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта заяўляе аб гатоўнасці РСФСР аказаць усялякую дапамогу і падтрымку працоўным масам Беларусі ў іх барацьбе супроты панавання эксплуатаціі і ў ахове іх свабоды і незалежнасці ад спроб замежных заваёў».

Утварэнне БССР з'яўлялася вынікам няўхільнага правядзення ў жыццё ленінскай нацыянальной палітыкі Камуністычнай партыі, трывумфам надзеі і спадзяванняў беларускага народа, які за ўсю сваю гісторыю ніколі не меў сваёй дзяржаўнасці.

\* \* \*


40 год Савецкая Беларусь у братній садружнасці ўсіх рэспублік магутнага Савецкага Саюза ідзе па шляху няўхільнага эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця, дабіваючыся ўсё новых і новых поспехаў. Адсталая ўскраіна быўшай царскай Расіі, Беларусь за гады Савецкай улады ператварылася ў высакаразвітую індустрыяльна-калагскую рэспубліку, сабрала ўсе свае землі ў адзіную Савецкую сацыялістичную дзяржаву і расквітнела ў поўную сілу сваіх невычарпалых магчымасцей, разняволеных у выніку перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістичнай рэвалюцыі.

Велізарныя поспехі, дасягнутыя працоўнымі Беларусі за сорак год Савецкай улады, сведчаць аб сапраўдным трывумфе ленінскай нацыянальной палітыкі Камуністычнай партыі.

Беларускі народ у дружнай сям'і ўсіх народаў вялікага Савецкага Саюза, пазнаўшы шчасце свабоднага жыцця і стваральнай працы, актыўна змагаеца за мір ва ўсім свеце, за бяспеку народаў, за далейшы росквіт нашай айчыны — Саюза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік.

Ф. НОВІКАВА,

кандыдат гістарычных навук.



Выступленне тав. Мяснікова пры ўзбраенні палка імя Мінскага Савета. 1917 год.  
Фотарэпрадукцыя Н. П. Латышэўскага.

## Слова аб Леніне

Саламея НЕРЫС

Позірк твой — праніклівы, жывы.  
Ты гаворыш — свеціц дум свято.  
Лоб вялікі — разум агнявы,  
Адчуваю я рукі цяпло.

Сам ты жыў пакутамі людзей,  
Для сябе ж хвіліны пакідаў,  
Чалавека волі і надзея  
Разам з новым светам ты ствараў.

Гэты мужны, палымяны дух  
Азарыў быцце людзей усіх.  
Сёння ў нас жыве твой пульс, твой рух,  
Апякае праўда дум тваіх.

Капіталу больш не панаваць  
Там, дзе бачны Леніна сляды,  
Ні бядзе, ні крыйдам не бываць,  
Болей ноч не вернецца туды!

Спадчына вялікая твая —  
Гэта сонца волі над зямлёй.  
Гэта  
бараніць гатова я  
Сэрцам,  
сталлю,  
працаю сваёй

Хай гарматны гром над галавой,  
Хай агню шугаюць языкі!  
Бальшавік знаёмы з барацьбой,  
На пасту сваім бальшавікі.

Вясной цвілі чарэмшыны пад сонцам  
Каля вясковых хатак і шляхоў,  
Я ўбачыла праз школынае аконца —  
Пастух маленькі з кветкамі ішоў.

Глядзелі вочы вінавата трохі —  
Спазніўся ён сягоння на урок.  
Мне гронкі буйнай, сонечнай чаромхі  
Падаў рукой дрыжачай пастушок.

Ён гаварыў, што хоча быць паэтам,  
Ці праста быць карысным на зямлі.  
А вочы разгараліся пры гэтым,  
Нібы пралескі родныя цвілі...

Маё юнацтва хутка адшумела,  
Як белая чаромха ля дарог,  
А я сюды яшчэ прыйсці хацела,  
Як пастушок на школьні той парог.

Я ў вёску ту ю завітала ў госці.  
Яшчэ драмала ў дрэвах цішыня.  
Я раптам разгубілася чагосьці:  
Не тая школа. Што за вышыня!

Да адбыўшагася  
тыдня  
літоўскай  
літаратуры

## Распасцёртае крылле

«Сярод нашых людзей з даўніх часоў ёсьць дзіўная звычка — пахваліца або паскардзіцца, што яны пасвілі свіней. Вось дык герайзм!

Я свіней не пасвіла, бо іх не было, пасвіла гусей.

Але ты паваюй з гусямі, асабліва, калі іх некалькі вывадкаў, калі яны разбіваюцца на групы — на троі, а то і на чатыры, — як змоўшчыкі, падлятаюць да аблюбаваных імі палеткаў. А пастушка — на мыліцах...».

Так расказвае аб сабе ў сваёй біографіі пісьменніца Ева Сіманайтытэ. Яна — дачка бедных сялян Клайпедскага краю, дзе доўгі час праводзілася германізацыя мясцовага насельніцтва. Толькі цяпер, калі з дапамогай Савецкага Саюза былі з'янданы ўсе літоўскія землі, у Клайпедскім краі расцвітае сапраўдная літоўская культура.

З пяці год, маючи слабое здароўе, маленькая Ева пачала сваю «працоўную дзейнасць»: яна даглядала чужых дзяцей. Гэту работу пісьменніца называе сваім асноўным заняткам. Але маленькую «выхавальніцу» не раз «вучылі» кулакамі яе выхаванцы.

Ева Сіманайтытэ некалькі год працавала краўчыхай, каля дваццаці год працяждзела ў розных канторах, зарабляючы сабе на хлеб.



Ева Сіманайтытэ.

## Маладосць

Валерия ВАЛЬСЮНЕНЕ

І шлях не той — шырокі і вясёлы...  
Але цвіце чаромха, як раней...  
Мяне сустрэў настаўнік каля школы,  
А з ім — чародка радасных дзяцей.

Калі паспела ўсё закрасавацца?  
Такой вясны ніколі ж не было!  
Прышла сюды я ў пошуках юнацтва,  
Што некалі з чаромхай адцвіло.

Глядзелі піянеры пільным вокам,  
Як госця цалавала іх букет...  
Настаўнік сінявокі і высокі  
Чытаў нам вершы пра юнацкі свет.

Я на сябе злавала:  
Немагчыма  
Было адразу не пазнаць яго!  
З такімі ж ён пралескамі-вачымі,  
Як неба краю роднага майго.

Гучэлі строфы першыя паэта  
І сэрцам зразумела я тады,  
Што не ўцякала маладосць адгэтуль  
І нам яна належыць назаўжды!

Пераклад Эдзі АГНЯЦВЕТ.

Ева не вучылася нідзе. Пазнаць літары ёй дапамагла яе маці з псалтыра і з нямецкіх газет. Потым яна ўпартая вучылася сама, і сёння мы яе ведаем, як значную пісьменніцу, глубока культурнага інтэлігентнага чалавека. Яе творы хвалююць усякага чытача, хто меў магчымасць пазнаёміцца з імі. Але асабліва яны хвалююць літоўцаў Клайпедскага краю, якія з'яўляюцца героямі яе раманаў. Бывалі выпадкі, калі да яе ў дом прыходзілі простыя людзі падзякаваць за шчырую праўду, але адзін раз здарылася і так, што за гэтую ж самую праўду адзін з яе сваякоў прыйшоў да яе злосны, з кіем у руках.

— Злітуйся, дзядзя, я ж не пра сваіх сапраўдных сваякоў пісала, я ж — летуценніца.

Дзядзька супакоўся, калі ўдалося яму даказаць, што там не пра яго напісана.

На пісьменніцкім рахунку ў Евы Сіманайтытэ не некалькі вядомых раманаў і аповесцей: «Лёс Шымонісаў», «Бушэ і яе сёстры», «Вілюс Караблюс» і іншыя. Аб цяжкім мінулым простай жанчыны ў буржуазнай Літве расказвае пісьменніца ў апавяданні «Ільжале».

Любоў да простых людзей, неабыякавая адносіны да іх поспехаў і бед зрабілі Еву Сіманайтытэ любімай пісьменніцай літоўскага народа.

Літоўскі народ у мінулым не мог пахваліцца мноствам пісьменніц-жанчын. Здольнасці жанчын у буржуазнай Літве былі зашчэмлены ў моцных ціскі бяспраўя. Празаік Жамайтэ, Лаздыну, Пеледа, паэтэса Саламея Нерыс, якая сваім салаўіным спевам весяліла прыгнечаны народ, — вось, бадай, і ўсе.

Цяпер пры Савецкай уладзе ў Літве значна хутчэй развіваюцца таленты жанчын-літаратараў. Ажыццяўлялася даўняя мара — пісаць — Галіны Карсакіенэ, якая пасля Айчыннай вайны напісала рад апавяданняў, сабраных потым у зборнік «У родным горадзе», два зборнікі для дзяцей — «Падарунак» і «Гонар класа», аповесць «Выход у жыццё» і цяпер працуе над вялізным творам.

Некалькі кніг у апошні час выдала і старая рэвалюцыйніца Яўгенія Тауткайтэ, пажылая па ўзросту, але маладая як пісьменніца.

Побач з пісьменніцамі старэйшага пакалення бурна расце здольны «маладняк», які мае (не так як Ева Сіманайтытэ) вялікае шчасце канчаць вышэйшыя навучальныя ўстановы, вывучаць творы пісьменнікаў усяго свету.

Гэта — Балтруненэ, Раставайтэ, Вайчунайтэ, Урневічутэ, Дэгутайтэ, Шульцайтэ і іншыя.

Толькі ў вольнай краіне, дзе чалавеку дадзены ўсе магчымасці займацца сваёй любімай справай, ажыццяўіць свае мары, могуць раскрыць сваё крылле таленавітых жанчын.

Ірэна ПАВІЛАВІЧУТЭ



# Дзяжане

Ева СІМАНАЙТЫТЭ

**Я** НА прачнулася—ёй сніўся недарэчны сон аб нейкім алтары сярод лугу, аб Юргісе, аб свяшчэнніку, які павінен быў іх павянчаць, але нік не мог раскрыць літургічнай кнігі. Аб маці, якая нясла вядро з...

Эх! Лепш не ўспамінаць. Прысёўши, яна азіраеца,— дзе яна, і здзіўляеца, як сюды трапіла. Сядзіць яна з краю канавы, побач з бальшаком, з аднаго боку якога квітнеючы луг, а з другога—калыхаеца жыта. У галінках дрэў ля дарогі на ўсе лады шчабечуць птушкі, на лузе пакрыкваюць кнігаўкі, яны так спрытна лётаюць у паветры, узімаюцца, падаюць, выгінаюцца, быццам дзеци-сварольнікі. А над імі журчыць жаўранак. У паднябесі белыя воблачкі—падымаюцца і зноў знікаюць. Дзесьці за жытам мычыць карова. З жытнай баразны вылазіць кот і перамахвае праз канаву, але, убачыўши жанчыну, спыняеца. Прыціхаюць і птушкі на дрэвах, угледзеўши драпежнага звера. Адзін толькі верабей, прысёўши на сухую галінку, надзымуўся, як вожык, і пачаў страшэнна лаяць ката. Прысаромлены кот павярнуў і зноў скаваўся ў жыце.

Але ў яе надта баліць галава. Чаму? Праўда, сонца, быццам стрэламі, пускае ў яе свае прамені. Ці ад того гэта? Магчыма. Яна запаўзае пад дрэва і пачынае марыць. Ах вось што, была яна ў Вайдмяджай. Заходзіла да Эндрулісаў... Так, цяпер яна ўспамінае, чаму ў яе такая цяжкая галава.

Пашнырыўши ў кошыку, знаходзіць скібку пірага, кавалак варанага мяса і нават жоўтага сыру. Добра яе пачаставала Эндруленэ. Жанчына раптам гучна смяеца, успомніўши, які быў у Эндруленэ твар, калі яна пачала ёй расказваць пра Юргіса, пра тое, што ён вінаваты ў яе няшчасці, таму што, «па праудзе, ён павінен быў быць маім мужам»,—сказала яна і заўважыла, як Эндруленэ паківала галавой, быццам хана і заўважыла: «так, так», але ў той жа час нібы і думаючы, цела згадзіца: «так, так».

Мал. Ю. Пучынскага

што перад ёю—перад Эндруленэ—садзіць вар'ятка. Гэта не навіна, бо хітрай яе ніколі не лічылі, а з таго часу, як усё гэта здарылася, яе чамусьці лічаць вар'яткай. Так,— але... суд не палічыў яе вар'яткай...—няхай самі ўбачаць... Жанчына ўспамінае слова сваёй бабулі: ніколі не трэба разлучаць маладых, якія хочуць сыйсці ў пару. Ніколі яны не павертаць таму, што ім гавораць. Але няхай і ўбачаць самі, што гэта за цукар...

Эндруленэ папрасіла прабачэння, што ў яе, нібыта, шмат работы, пабегла на кухню і больш не паказвалася.

Але цяпер яшчэ абавязкова хочацца праведаць Наўёкасу,—каб яны толькі не паехалі ў «кірху».

Жанчына ўстае з зямлі, пацягваеца і, валочачы адну нагу, апіраючыся на кій, кульгае ў Маргішкай. Ужо відаць вёска, і ўся гаспадарка Наўёкаса перад ёю, як на далоні. Шырокая расчынены вароты. Па дварэ туды і сюды, без усякай справы, сноўдающаца батракі; каля плota, пад дрэвамі, стаяць дзвеяць дасканалых павозак з вупражжку. Жанчына кульгае вакол кожнай павозкі і аглядае не толькі павозку, але і коней, таму што такім способам можна даведацца, каго малады склікаў на вяселле. Пасля гэтага яна ідзе ў дом і, стаміўшыся, сядзе на парог сенцаў. Кухарка і работніцы носяцца то ў клець, то з клеці на кухню і назад, ніколькі не звяртаючы ўвагі на жабрачку.

Жабрачцы гэта і няважна. Яна даўно ўжко ведае, якую адывырае ролю, і ведае, што роля гэтая не надта ўдзячнай. Але... што ёй цяпер з-за гэтага плакаць і чырванець? Не! Шэсць год—доўгі час, ён сваё зрабіў...

З вялікай святліцы—гэты дом ёй вельмі добра знаёмы—чуваць звон чарак, вясёлыя галасы і нават гучны смех. Жабрачка, крыху паслушаўши, паківаўши галавой, нязграбна паварочваеца, апускаеца адным каленам на парог і, ледзь-ледзь адкашляўшыся, заводзіць песню аб «слаўнай зямлі за ракой Іярданам», дзе «ні спрэчак, ні злосці», і адна толькі радасць жыве...

Жанчыны, што поркаліся на кухні, кідаюць работу і становяцца слухаць на парозе. Голос жабрачкі гучыць, як звон, як арганная музыка—іншага яны і не ведаюць, каб мець магчымасць парыўноўваць—і так і пераконвае, што жанчына гэта павінна была б быць не жабрачка, а нешта такое, чаго не знайдзеш ні ў Маргішкай, ні ў Вайдмяджай, ні ў іншым месцы па ўсёй акрузе.

— Ды гэта ж Ільжэ Пацыке, якую называюць Ільжале! — здзіўлена ўскрыкае кухарка, ужо немаладая жанчына. — Ведаю я яе, небарау.

— Хто такая Ільжале? — зацікавілася другая жанчына, маладзейшая.

— Тая самая, якая, ну....

Але іншыя прыкрыкнулі на іх — маўляў, памаўчице, і ўсе, прыціхши, началі слухаць. Тут жа стаяла кухарка і пасудніца — з закаснымі рукавамі і кухонным ручніком у руці; тут жа спыніліся і абедзве падавальщицы; рукі ў іх занятыя, яны ідуць у святліцу з блюдамі, але забыліся пра свае абавязкі — такая цікавая для іх песня жабрачкі, не столькі сама песня, як гэты цудоўны і такі рэдкі голас.

Ільжале не азіраецца, але, стоячы на адным калене, крыж на крыж апіраючыся рукамі на кій, спявае свой псалом да канца. Вочы ў яе зажмураны, але яна іншымі, унутранымі вачыма бачыць, што дзеяцца там, у святліцы. Там — доўгі, белы стол, за ім мноства гасцей — і Юр'гіс, і Юр'гіс! Вось ён пачаў голас Ільжале, вось ён збялеў, а цяпер пачырвянеў; рука, у якой ён трymаў чарку, — інакш Ільжале не можа сабе яго ўявіць — уздрыгнулася. Ён устае, ён хістаецца, бо ужо добра падпішы, хоць яму трэба ехаць у царкву... Цяпер ён ідзе ў дзвёры, спыняецца перад ёю. Але вочы ў яго ўжо не такія, як калісьці, у тыя часы... У Ільжале скочваюцца дзве буйныя слязіны.

— Змоўкні, дрэнъ!

Ільжале ведае гэты голас, яна адкрывае вочы і бачыць, як перад ёю стаіць Юр'гіс, высокі, буйны, з кучаравымі валасамі, з русымі вусікамі і злоснымі, злоснымі вачыма! Такія ж злосныя яны, можа, былі ў той вечар — у тую ноч, шэсць або сем год таму назад, калі яна...

Чаго ты цяпер прыперлася, адкуль узялася, ты... вечна ты мне спакою не будзеш даваць, заб'ю цябе, як...

Але выбегшая Наўёкенэ сунцішае Юр'гіса і ўпіхвае яго назад у святліцу:

— Няўжо ты хочаш пабіць жабрачку? Няхай сабе спявае, паспявае і пойдзе; а ты лепш ішоў бы да гасцей... Бацька, не давай ёй «шнапсу» — яна ж і так ужо п'яная, яшчэ пачне кричаць.

Але бацька Наўёкас цярпліва выслушоўвае псалом Ільжале, трymаючы ў руцэ чарку з віном.

Ільжале канчае песню, і вочы яе, накіраваныя на Юр'гіса, не адпускаюць яго:

— Няўжо ты хацеў мяне біць, Юр'гіс? Не, цяпер ты ўжо не будзеш мяне біць. Але ведай, што можа не пройдзе столькі часу, колькі прайшло, і я цябе паб'ю, — гэта таксама правільна, як ойча наш. Таму што ты ўсё роўна да мяне вернешся.

— Юр'гіс, ідзі, ідзі, не слухай гэтай звар'яцелай п'янчужкі! — гоніць яго маці.

— Так, так, сёння я вар'ятка і п'янчужка, — адказвае Ільжале замест Юр'гіса, — але твой сын будзе вар'ятам заўтра, а п'яніцай ён быў ужо заўсёды.

— Давай, Ільжале, вып'ем! — хоча адхіліць буру бацька Наўёкас. Ільжале бярэ, выпівае, ablізваетца і далонню выцірае рот: далі б, яна б яшчэ выпіла. Але Наўёкас больш не прапануе. Ён адыходзіць. Юр'гіс ужо раней зник — маці ўпіхнула яго ў святліцу. А Наўёкенэ лаецца на кухні за нейчую прамашку. У чарцы была гарэлка, салодкая і моцная. У Ільжале галава стала яшчэ цяжэй. І ёй робіцца весела, хоць на самай справе хацелася б плакаць. Яна устае і па калідоры, які ідзе па ўсім дому, кульгае ў сад і там кладзецца на траву.

II

Але яна не спіць; яна чуе, як на дварэ выстрайваюцца павозкі, як брэшуць сабакі. Дзесьці, нібы не жадаючы ўстуць сабакам, гучна запяваюць некалькі пеўняў — ледзь не ў адзін голас. Яна чуе развітальнія слова Юр'гіса. Чуе, як выязджаюць з двара павозкі, і бачыць, як яны гужам імчацца міма садовага плота.

Ільжале ўсміхаецца амаль вар'яцкай усмешкай. Але калі б чалавек, які яе ведае, убачыў гэтую ўсмешку, — расплакаўся б. Потым яна павярнулася на другі бок і, некалькі разоў цяжка прастагнаўши, сунула пад галаву свой кошык, зусім забыўшыся, што там ляжыць.

Змаўкаюць сабакі, чуваць, як батракі, адзін за другім, заходзяць у хату. Ільжале ведае, што цяпер усе яны — і бабы з кухні таксама — збіраюцца ў святліцу, каб прыкончыць усю яду і напіткі. З хаты разносіцца вясёлы смех. Піскнула адна дзяўчына, — відаць, яе шчыплюць хлопцы. Але, нарэшце, усё заціхае і там. Чуваць, як патроху разыходзяцца батракі ў драўляных «клумпах», як яны ідуць пасвітваючы — ці то ў поле, ці то пад павеций. І робіцца так ціха, што нават чуваць,

як гудуць суседскія пчолы. Толькі там і сям у хаце бразне якая-небудзь пасуда, або пачуюцца бабскія галасы, — так ціха і лёгка, быццам нехта здалёку напявае песню. Аднекуль са скацінага двара звініць ланцуг; дзесьці нездаволена мычыць цяля. Потым пачынае гусці цэнтрыфуга. Па садзе курыца праводзіць пісклявых курянят, якія, убачыўши Ільжале, што ляжыць ля сцежкі, робяць крук і плятуцца па траве. Куряняты сабраліся ў сенцы. Там нехта адчыняе дзвёры, размаўляе з птушанятамі. Потым, крыху пазней, усё тыя ж куряняты вядуть нездаволеную курыцу па садзе назад той жа дарогай.

— І сапраўды больш жыць не хачу, — ні з таго, ні з сяго выстагнала Ільжале. Але на вялікім ігрушавым дрэве, за клеццю, такой знаёмай Ільжале, як абдымкі маці, закукаўала зязюля, кукуе і кукуе, проста забывае суняцца. Потым з вясёлым рогатам адлятае. Ільжале чуе, як на ляту шамацяць яе крыльцы, нібы веючы лёгкім ветрыкам.

Зноў сядзе Ільжале і паварочваецца ў бок клеці. Дзвёры клеці адчынены і матляюцца туды і сюды, ціха парыпваючы. Але скрып гэты нагадвае голас Юр'гіса — не сёння, а ў тыя часы...

Ільжале бачыць, што ў клеці на тым самым месцы стаіць той жа самы ложак, які і тады стаяў. І столік усё той жа там стаіць, толькі здаецца, што адна яго ножка ўжо крыху падкаслілася. Там, далей за столікам, павінна стаяць канапка. Старая плюшавая канапка, моцна прагнутая, а таму на ёй было зручна сядзець. І на той канапцы сядзела або яна, або Юр'гіс, найчасцей Юр'гіс, бо яна сядзела з краю пасцелі або ўвіхлася наўкола, накрываючы на стол, прыносіла прыхаваныя прысмакі, салодкія піражкі, спечаныя на сале, калі гаспадыні не было дома.

Калі цяпер успамінаеш — гэта былі цудоўныя і салодкія гадзіны. Асабліва прыемныя таму, што забароненія. Так, чаму забароненія — яна тады не ведала. Яна была батракай, дачкой жабракоў, а Юр'гіс — гаспадарскі сын. Юр'гіс быў першы мужчына, які ёю зацікавіўся, і таму надта ёй спадабаўся. Ёй было тады год восемнаццаць, а Юр'гісу — дваццаць адзін, дваццаць два гады. Яна адзінай служанкай, а ён самы малодшы сын, побач з двумя братамі і дзвюма сёстрамі, адна з якіх ужо выйшла замуж...

Ільжале думала, што ўжо забылася пра тыя часы, бо калі



была там, наколькі магла, старалася не ўспамінаць—надта ж ужо балела сэрца. А потым, калі вярнулася, блукала па свеце, па чужых людзях—шукала кавалак хлеба. Але сёння зноў тыя ж часы ўстаюць перад вачыма. Нядобра, не трэба было сюды прыходзіць...

Яна ўспамінае тыя летнія ночы, тыя доўгія зімовыя суботнія і нядзельныя вечары, калі праз кроквы снег залятаў у яе каморку, нават руکі і ногі застывалі ад холаду; Юргіс са свайго пакоя прыносіў газет і каталагаў і паліў іх—саграваў клець. За пазухай у яго аказвалася бутэлька віна, салодкага віна, а з кішэні з'яўляліся такія цукеркі, якіх яна ў сваім жыцці яшчэ не бачыла.

А потым... потым яна неяк адчула сябе дрэнна. Доўга не разумела, што з ёю творыцца. І зразумела толькі тады, калі почала да яе прыставаць гаспадарская дачка:

— Ільжале, чаго ты раздабрэла?

Ільжале дзіўна глянула на сябе, потым на яе:

— Я... раздабрэла... Я не ведаю...

— Як жа ты не ведаеш, з кім спала, — скажы!

Ільжале сорам было сказаць. Яна ўспомніла, як скрываўся Юргіс, як ён убіваў ёй у галаву нікому не гаварыць, што яны дружаць. Пачуе ён, бывала, падазроныя крокі—нават і пад ложак забярэцца... Але калі яна ўсё таўсцее, то што тут агульнага... І яна маўчала. Але хутка прыйшла яе маці і з плачам павяла Ільжале.

— Што ты дурная, я ведала,—казала маці. — Але што станеш з чужымі мужчынамі звязвацца, гэтага я ніколі не чакала.

— Ды Юргіс жа не чужы,—плачуцы ад страху і ад нейкага іншага пачуцця, почала яна апраўдвацца.

Так даведалася маці, так даведаліся ўсе, што Юргіс Наўёкас...

Бацька яе біў смяротным боем, біў кожны дзень. Біў за тое, што яна звязалася з сынамі таўстамордых. А Ільжале сапраўды не ведала, што гэтага нельга. Цяпер то яна ўжо ведае, але як жа паправіць справу?

І зноў аднойчы ўвечары бацька п'яны вярнуўся дадому. Ільжале, якую падвучыла маці, шыла маленкую распашонку. Убачыў бацька, як яна сядзіць за столом, асветленая лямпай, такая непрыгожая, такая таўстая, што амаль рукамі не можа ахапіць свой жывот,—і так раззлаваўся, што штурнуў яе на зямлю, біў, таптаў нагамі і гарланіў, каб яна зараз жа ішла да свайго... Маці ўрэшце ўдалося суняць бацьку і адвесці Ільжале ў каморку. А каморка была на другой палавіне хаты, побач са свінарнікам.

Але Ільжале не клалася. Збітая, акрываўленая—з носа цякла кроў—яна вылезла праз акно і пабегла да Юргіса. Яна ведала, дзе ён спіць, хоць ніколі там і нагі яе не бывала, бо той пакой ён падзяляў з іншымі двумя братамі.

— Юргіс, Юргіс, ты чуеш?—пачала яна ўпрошваць, застыўши пад акном.—Мяне бацька да цябе выгнаў. Ён біў мяне, Юргіс...

— Юргіса няма, чаго ты тут хнычаш,—азвайся адзін з братоў.

— Я хачу Юргіса...

— Сказаны—няма яго, да дзяўчат пайшоў. Будзь разумней, бяжы дадому і не лезь да мужыкоў.

— Я не да мужыкоў я да Юргіса, дзе ён...

І раптам Ільжале адчула боль над локцем: нібы кляшчамі, сціснулі ёй руку пальцы Юргіса:

— Ашалела дзеўка! Сораму ў цябе няма?

— Юргіс, бацька мяне біў, выгнаў да цябе. Што мне цяпер рабіць?


— Хіба я ведаю! Эх, гэтая дзеўка, вечна са сваёй бядой. Ну, ідзі дадому не так страшна. Ужо бацька супакоіўся. Выспіца, забудзе.

— Не, я не пайду, я яго баюся.

— Пойдзеш, калі я табе сказаў. Куды ж я цябе цяпер... За пазуху, ці што засуну? Будзеш ты слухаць ці не?.. Фідо!.. Праўда, сабака цябе ведае. Вось чорт! Ідзі з двара, а то выйдзе бацька, яшчэ чаго...—І ён выпіхваў Ільжале за вароты. Але яна упала да яго ног, а ён валок яе, як меж са збожжам, а потым...

— Юргіс, не бі, мяне ўжо бацька біў...

На другую раніцу Ільжале не паказвалася. Маці пайшла паглядзець, што з ёю. Дачка ляжала непрытомная на ложку, амаль зусім сышоўши крывёю. Прыйшоўшая бабка почала яе лячыць, як толькі ўмела.



— Але дзе ж яе дзіцятка? — пачула Ільжале, пакрысе прыходзячы ў прытомнасць.

— Ды хіба яна ўжо нарадзіла?

— Сама ты нараджала, і так па-дурному пытаеш, — вълялася чужая жанчына Паценэ.

І абедзве яны почалі шукаць: у вуглу за ложкам стаяла вядро, а ў тым вядры — два трупкі.

— Нягодніца, запэцкала мне вядро добрае,—толькі і здолела сказаць маці Ільжале.

А потым жандар. Пратакол.

Потым урач: дзеци абодва нармальныя, нарадзіліся жывыя.

І нарэшце суд:

— Чаму ты забіла сваіх дзяцей?

— Калі б было адно, я не забівала б. Я толькі для аднаго пашыла кашульку.

— Дык чаму ж ты забіла абодвух?

— А я не ведала, якога пакінуць: і дзяўчынка была прыгожая і хлопчык. Абодвух шкада было...

— Шэсць год катаржнай турмы...

У турме Ільжале сустрэлася з іншымі ёй падобнымі таваркамі па няшчасцю. Толькі ўсе яны былі значна хітрэй, і таму ім не было такім цяжкім пакаранне. Але з-за пакарання Ільжале не скардзілася. Яна рана ўставала, позна клалася. Ела простую турэмную яду. Шмат працавала. Працавала цяжка. Яе паставілі мыць бялізну. І яна з дня на дзень мыла шэсць год. Іншай работы яна не ўмела. Старалася быць паслушнай, але часта стагнала і была кульгавай — закульгавела пасля родаў — яе пагналі ў пашывачную. Але там яна праўбыла ўсяго некалькі дзён — яе вярнулі назад, яна не ўмела нават латку пакласці. Далі ёй вязаць, але і гэтую работу праў некалькі дзён адбраслі, бо яна не ўмела. Прасці, і то яна не ўмела, і не магла з-за хворай ногі. Толькі ў пральні, хоць і стамлялася, хоць і вохкала, але выконвала ўстаноўлене заданне. І там яна праўбыла ўсе шэсць год. Там і прайшла сваю жыццёвую школу. Там і даведалася, што не трэба цярпець, а трэба помсціць, адпомсціць за ўсе нанесеныя крывуды. І яна вырашыла адпомсціць Юргісу Наўёкасу, калі выйдзе з турмы, толькі не ведала — як.

Праз шэсць год расчыніліся турэмныя вароты перад Ільжале. Калі яна выйшла, вароты зноў зачыніліся — з такой цяжкасцю, з такім рыпеннем, так нехация, дрыжучы, нібы шкадуючы, што выпусцілі са сваіх кіпцюроў ахвяру.

Ільжале стаіць за сценамі турмы і ўжо не адчувае сябе ахвярай. Наадварот, цяпер яна раптам адчувае, наколькі яна адзінокая, усімі закінутая. Прайда, у турме ніхто яе не любіў, але ніхто і не біў, а цяпер стаіць яна на чужой вуліцы, якую бачыла ўсяго некалькі імгненняў у першы раз шэсць год таму назад. Па вуліцы праходзяць, спяшаюцца шмат людзей, як і — наколькі яна памятае — шэсць год таму назад, калі яе сюды прывялі. Толькі, напэўна, людзі ўжо не тыя самыя, а можа... І Ільжале паспешна адыхаць ад варот, зусім не звяртаючи ўвагі, у якім напрамку, толькі каб ніхто не здагадаўся, што яна выйшла з турмы, каб ніхто не пазнаў яе...

Яна вярнулася ў дом сваёй маці. Але маці з бацькам памерлі, а ў доміку пражывала нейкая ўдава Скендарайтэнэ з пяццю дзецьмі.

Удава ніяк не магла зразумець, што гэта за жанчына і чаго яна хоча. Ільжале доўга тлумачыла, што яе бацькі тут жылі, што яна іх дачка і была... была...

— Дык дзе ж ты была ўрэшце?—раззлаваўся Скендарайтэнэ. Яна думала, што не дачула слоў прышоўшай, бо Ільжале гаварыла ціха, сарамліва, а дзеци ўзнімалі такі шум, што нельга было слухаць.

— Я выезджала... далёка...  
— І не ведаешь, что твае бацькі памерлі? Ты ім пісем не пісала?

— Не, я была... з імі...

— Дзе была? Хто быў?.. Дзеци, ці супакоіцеся вы? Заб'ю вас, калі не супакоіцеся!.. Дзе ты была?

— Не бі дзяцей, ім баліць, а калі заб'еш, у турму пасадзяць.

— Што, у турме ты была?

Ільжале пачырванела. Тады яна яшчэ ўмела чырванець. Яна маўчала.

— Поціс, дачка Поцісаў... — капалася ў памяці Скендарайтэнэ. — Ага, я ўжо ведаю: у цябе, здаецца, двойня была і ты іх...

Ільжале не можа глянуць удаве ў вочы. Яна глядзіць у акно, потым на дзяцей, якія адно аднаго шчыпаюць. Сярод іх яна бачыць дваіх — хлопчыка і дзяўчынку, якія... якія... Яе дзеци цяпер былі б такія вялікія. І яна пачынае горка плацаць.

Удава выганяе дзяцей на вуліцу, сама ідзе на кухню. Ільжале чуе, як патрэсвае агонь, як звініць патэльня, як разбіваюцца яйкі, патэльня пачынае шыпець, смачна пахне яешней, потым кава. Удава накрывае на стол, ставіць бутэльку гарэлкі. Але Ільжале ўсё яшчэ плача.

— Не ты першая, не ты апошняя, — пачынае яе суцяшаць удава. — Ты яшчэ маладая... хоць, прауда, бачыш, у мяне пяцёра дзяцей. Трое ад майго сапраўднага мужа. Але забіць я не змагла б ніводнага. Усе яны для мяне роўныя. Гэтых малодшых я бадай што больш люблю, чым траіх іншых. Але ўсяляк у жыцці бывае, я нікога не асуджаю... Сядай бліжэй, ты прагаладалася... Каб была я на тваім месцы, можа і мне давялося б так зрабіць... Можаш застацца начаваць. Каморку на той палове аслабаню, а то я туды казу стаўлю... А потым ўжо наладзім і тваё жыццё... Ну, бяры, перакулі чараку, адразу стане лягчэй на сэрцы.

Ільжале выпіла, Ільжале засталася.

У той вечар прыйшло двое мужчын, прынеслі з сабой салодкага віна і смачных ледзянкоў.

Але Ільжале кульгавая, а турма амаль непрыкметна адабраў ў яе чароўнасць маладосці. А акрамя таго... цяпер яна баіцца мужчын.

І Ільжале пачала шукаць работу. Удава Скендарайтэнэ пасрэднічала. Але для Ільжале работы не было.

— Ільжэ Поціке? Не, не! Мы яе не хочам. Як мы можам

приняць работу з яе рук, якім яна задушыла сваіх дзяцей! А... Скендарайтэнэ... Хто ж не ведае Скендарайтэнэ!

Хоць Скендарайтэнэ і не выганяе Ільжале, але тая сама ведае, што так доўга не можа цягнуцца. Трэба стараца самой зарабляць на хлеб. Не можа яна быць трутнем.

І аднойчы раніцай Ільжале знайшла кій Скендарайтыса. Яна ўжо некалькі дзён не мылася, каб выглядаць старэй. Абвязалася бруднай, парванай хусткай, сцягнула яе на вочы, скурчылася ў тры пагібелі і зачыкільгала ў людзі. Пайшла яна ў чужы край, дзе ніхто не ведаў ні яе, ні яе бацькой. Ішла ад парога да парога. Не выпрошвала міласціны, а спявала. Хадзіла туды, дзе хрэсьбіны, хадзіла туды, дзе вяселле, ды і туды, дзе памінкі. Песня, што гучала з яе вуснаў, усім неяк была даспадобы. Скрозь і ўсюды спявала яна адзін і той жа псалом аб «слайнай зямлі за ракой Іярданам» і псалом гэты быў прыдатны з любога поваду.

І ніхто не адпускаў яе з пустымі рукамі.

І каморка ў Скендарайтэнэ на другой палове дома, дзе доўгі час стаяла каза, напоўнілася лустамі хлеба, кавалачкамі сала, мяшечкамі з гарохам і крупамі. Там харчавалася не толькі яна, але і мыши, ды і Скендарайтэнэ тое-сёе перадала.

І аднойчы пад вечар, калі Ільжале вярнулася з далёкай дарогі, Скендарайтэнэ паведаміла ёй навіну, што Наўёкасай Юрас нарэшце ўжо жэніцца — ідзе ў прымакі да Вайдмеджайскага Эндроўіса... Эндроўіс... Такога яшчэ не было ў Вайдмяжай... Не, яны нядаўна тут купілі гаспадарку, якую аддаў дачца.

— Але не ўзрадуецца Эндроўіке, калі атрымае Юраса Наўёкаса, — прадказвала Скендарайтэнэ. — Ен п'яніца і задзіра. Нават, здаецца, месяц у турме праседзеў за бойку.

\* \* \*

— Ільжале, Ільжале! — чуецца з дома жаночы голас; гэта была кухарка, пакінутая для нагляду за домам. — Заходзь, пачастую. Але прыдзецца табе за гэта нам яшчэ разок праспяваць.

І Ільжале пайшла.

І Ільжале ела і піла, і сэрца яе стала мяккім, як воўна.

І Ільжале спявала псалом пра «слайную зямлю за ракой Іярданам».

І гэта было вялікай забавай для кухонных работніц.

І потым Ільжале зноў пайшла ў людзі, шукаць дом, дзе святкуюць вяселле або хрэсьбіны, а можа і памінкі.

паперкі. У грубай, няуважлівой форме аўтар пісма заяўляў Л., што няхай яна не клапоціцца больш пра свайго мужа, гэта ўжо не яе справа. Ен жывы, здаровы, чуецца не кепска і без яе ўвагі. У яго ёсць дом, сям'я і клапатлівы друг (у асобе аўтара гэтага пісма, які нібыта выратаваў жыццё мужу Л.).

Няцяжка ўявіць становішча жанчыны, атрымаўшай падобнае паведамленне. Аднак Л. узяла сябе ў руکі, вельмі стрымана і тактоўна падзякаўала жанчыне за тое, што яна выратавала жыццё чалавеку...

Сыну, які толькі і гаварыў пра бацьку, яна нічога не сказала: ёй шкада было раніць пяшчотную дзіцячу душу. Мужу таксама нічога не напісала... Усё працягвалася, як і раней: узаемная перапіска, хлусня, супаківанне, што ехаць і дарэмна траціцца не трэба, — з аднаго боку, і прытворства, быццам нічога не здаўлася, — з другога...

Так прайшли месяцы, гады. Нарэшце сын, ужо вялікі хлопчык, не перастаючы штодня бегаць сустракаць кожны поезд (падумайце, чаго каштавала гэта «вытрымка» маці!), патрабаваў, каб маці сама паехала да бацькі і забрала яго дадому.

Маці згадзілася, і яны паехалі... Але позна. «...Бацькі ўжо не было. Была вельмі выгодная кватэра, дабрабыт, другая сям'я. І ў гэтай сям'і

## Ад штургата сэму

У лютайскім нумары часопіса «Работніца і сялянка» было змешчана пісьмо чытачкі Л. «У чым мая памылка?». Чытачы часопіса не засталіся безуважнымі адказы і парады чытачцы Л. У № 4 і № 5 мы змяшчалі, у парадку абмеркавання, некаторыя з атрыманых пісем. Надрукаваць іх усе рэдакцыя не мае магчымасці. Таму мы ў гэтым нумары выступаем як бы з падагульненнем усяго сказанага чытачамі ў аддас Л. і шчыра дзякуем за актыўнасць і гарачы водгук...

Часта ў жыцці здараецца так, што людзі задаюць і сапраўды не могуць самі знайсці адказ на пытанне: У чым мая памылка? Чаму так здарылася?

Дзе знайсці той непрыкметна абарваны кончык заблытанага клубка чалавечых адносін, які паклаў пачатак усёй незразумелай і крыўдна цяжкай аснове, з якой, здавалася б, не выблытазца, не выбрацца.

У чым мая памылка?

Такі сэнс і пісьма чытачкі Л.

Аднак перш чым разглядаць адказы нашых чытачоў, кораценка нагадаем змест гэтага пісма.

16-гадовай дзяўчынай прыйшла Л. на завод. Прыйшла з нявопытным яшчэ, але дапытлівым разумам, з даверлівым сэрцам, з уласцівай юнацтву чысцінёй і захапленнем жыццём.

...Каханне не прымусіла сябе доўга чакаць. Яно з'явілася ў вобразе маладога чалавека, таварыша па работе — безумоўна ж самага лепшага на свеце...

Вайна зрабіла з Л. тое, што і з мільнёнамі іншых жонак: забрала мужа пад кулі, а яе пакінула з сынам, з нязгаснай трывогай і чаканнем у сэрцы: як ён там, хутчэй было б пісьмо...

У адным з пісем паведамлялася: ранены, лячуся ў шпіталі... Затым зноў: ачуњваю, чуюся лепш... Потым яшчэ: амаль здаровы, не хвалюйся, прыядзіца не трэба...

Аднойчы прыйшло пісьмо, напісане незнамай жаночай рукой. Напісане абыякава, з памылкамі і памаркамі, як пішуцца абыякавыя

быў нейкі маленькі і нікчэмны чалавек.

Стан і адчуванні чытакі Л. зразумець няцяжка. Сапраўды, ці такую лінію паводзін трэба было заніць ёй, а можа лепш было б змагацца і вярнуць сыну бацьку?

Як пісалася вышэй, чытакі часопіса ў амбэркаванні пісьма Л. прынялі самы гарачы ўздел.

Прадаставім слова карэспандэнтам Л. Вось што піша чытакі Ніна Высоцкая:

«Чытакі Л.—работніца, я—калгасніца. Жывем мы адна ад другой далёка, напэўна розныя і ўзростам і харектарам, але ў нашым жыццёвым лёсе ёсць шмат агульнага.

... Знаёмы мы былі з Міколам, маім будучым мужам, з дзяцінства. Як гэта часта бывае, каханне прыйшло нечакана. Мы неўзабаве пажаніліся. Ці можа быць для маладой дзячыны большае шчасце, чым кахаць і быць каханай? Жылі мы дружна. Нават спрэчкі, немінучыя ў сям'і, толькі ўмацоўвалі наша каханне. Працавалі мы ў калгасе добра, і хоць калгас быў не з ліку перадавых, жыць было можна. Лета і восень 1952 года, амаль не сціхаючы, ішлі дажджы. Значная частка ўраджаю засталася на полі. Працадзень быў «лёгкім». Аднойчы мой Мікола і кажа: «Дарагая Ніна, завярбуюся я ў Архангельскую вобласць на лесанарыхтоўчыя работы. Грошай зараблю, табе прышлю. Год не век, любая, вярнуся». Я згадзілася. Нялёгка мне адной было дваіх дзяцей гадаваць.

Надышоў дзень, калі мой любы павінен быў вярнуцца. Але замест яго прыйшло пісьмо. Ён паведамляў, што перадумаў і застанецца яшчэ на 2 гады.

Цяжка апісаць мой сум. Але што зробіш: «Буду чакаць яшчэ два гады», — падумала я. Час-ад-часу пачала радзей атрымліваць пісьмы, зменшылася сума грошай, якія ён мне прысылаў. Толькі выпадкова мне ўдалося дазнацца праўды. Мой муж жыў ужо два гады з другой жанчынай і дамоў не збіраўся. Хутка ён ва ўсім прызнаўся і прасіў не турбаваць яго.

Я напісала яму пісьмо, якое магло расчуліць камень. Успомніла наша мінулае, паслала фатакарткі наших дзяцей. Заклікала ў імя іх шчасця вярнуцца. Ён застаўся глухім, нават не адказаў на пісьмо. Тады я пачала дзейнічаць больш ращуча. Падала скаргу ў суд з мэтай спагнання аліментаў. Паведаміла аб усім у профсаюзную арганізацыю па месцы яго работы. Зноў прайшло шмат часу.

Аднойчы вечарам у суботу хтосьці нясмела пастукаў у дзвёры. Гэта быў мой Мікола. Дзецы вельмі ўзрадаваліся. А я?.. Ён не ўгаварваў мяне, не судзяшоў, не апраўдваўся. Думала, ніколі не дарую яму. Аказваецца, памылілася. Нават такая балючая крыйда не вечна жыве ў сэрцы.

Чытакі Л. адмовілася ад сваіх магчымых і юрыдычных правоў жонкі і маці. Яна нагадвае мне лодачніка, які замест таго, каб затрымаць злодзея, падаў яму лодку. Цяпер ужо лодка адплыла занадта далёка і да-

ганяць яе позна. Гэтага не ўлічыла чытакі Л. і ў гэтым яе галоўная памылка».

У пісьме Ніны Высоцкай шмат сур'ёзных і правільных думак. А галоўная—бадай тая, што ўсё-такі за ўласнае шчасце, за шчасце сям'і, як і наогул за шчасце, трэба змагацца.

Усе нашы чытакі, без выключэння, асуджаюць мужа Л. і ту юнчыну—яго другую жонку, якая спасылаецца на свае «выратавальныя» права...

«Вайна многае даруе людзям. Але такія «памылкі» яна нікому не даруе. Магчыма, тая невядомая жанчына, што Вам пісала, і сапраўды выратавала жыццё Вашага мужа. Але ніякая жанчына не надумаецца пры гэтым патрабаваць, каб выратаванае жыццё стала ёй падуладным назаўсёды. Хіба можа такая жанчына стаць сумленнай маці, калі яна забірае ў дзяцей іх бацьку? Не, безумоўна, не!

...І калі бацька ўцякае ад дзіцяці, каго яшчэ можна вінаваці ў гэтым?.. Уцякаць ад сваіх дзяцей—на гэта здольны толькі самы нікчэмны чалавек. Такі бацька Вам цяпер не патрэбны. Забудзьце яго раз і назаўсёды».

Да гэтага катэгарычнага тону ўрача І. В. Чыжа далучаецца магіляўчанка і Н. Міроненка, якая піша: «Я лічу, што памылкай Л. было тое, што яна не брала грошай на выхаванне сына. Навошта вы аднесліся да мужа з жалем? Ён жа не пашкадаваў сваю жонку, не падумаў пра свайго сына. Такіх бацькоў не трэба шкадаваць!

А жанчынам і дзячынатам, якія адбіраюць мужоў у жонак, а ў дзяцей—бацькоў, трэба задумацца над тым, што яны і самі могуць апынунца ў такім жа становішчы...».

Так, з гэтым нельга не згадзіцца; аб гэтым таксама не варта забываць. Не выпадкова жыве ў народзе прыказка: «Жыццё пражыць—не поле перайсці».


З чытакай Н. Міроненка згодна А. Яськіна з Віцебска. У яе добрая сям'я, сама яна шчаслівая жонка і маці, таму яе хвалюе чужое гора і ёй хочацца сказаць слова для падтрымкі.

«Дарагая чытакі Л., Вы зрабілі правільна... І вам з сынам німа каго шкадаваць. Праўда, мне здаецца, што і зараз Вы лічыце гэтага чалавека бацькам свайго сына. Але які ж гэта бацька, калі ён за ўесь час ніколі не падцікавіўся сваім сынам, не кажучы ўжо аб дапамозе?

Бацька той, хто выхоўвае дзіця! Аднак ці варта, памыліўшыся раз і потым (няхай сабе і па часе ўжо) зразумеўшы сваю памылку, ўсё жыццё пакутаваць, за нешта вінавацісь сябе, шукаць і не знаходзіць адказу на пакутнія пытанні?

Паслушаем, што піша наконт гэтага чытакі М. з Бірабіджана:

«Пісьмо «У чым мая памылка?» вельмі падобна на мой лёс... Розніца тая, што я не стала чакаць «міласці» ад чалавека, які зрабіў таксама, як і муж Л. Застаўшыся адна, я пайшла працаўца і вышла другі раз замуж. Сыну майму ўжо 14-ты год. Ён добра вучыцца ў школе, наведвае таксама і музичнае вучылішча,



Першынец.

Фотаэпіод А. Сабадаша.

актыўна ўдзельнічае ў школьніх гуртках. Ездзіў у Артэк. Выходзіць сяна міне не цяжка: у яго ёсць бацька, які шкадуе і любіць яго, і маці. Апрача таго, выхоўваць дзяцей усім нам дапамагае Савецкая ўлада...».

Увесь тон пісьма чытакі М. і асабліва яе подпіс: «Сям'я М.» беспамылкова сведчыць аб шчаслівым жыцці гэтай жанчыны.

Так, па рознаму складваеца лёс людзей...

І ўсё ж пры ўсёй складанасці, пры ўсёй разнастайнасці жыццёвых праяў ясна адно: адчуванне паўнаты жыцця, шчасце чалавека ў значайнай меры залежыць ад яго самога.


У чытакі Л. не зусім удала складацца асабістасць жыццё, аднак ці можна назваць яе няшчасным чалавекам?

Безумоўна, не.

У яе ёсць праца і калектыв сяброў, якім яна патрэбна і якія яе паважаюць. А гэта вялікая падтрымка.

А вось што піша чытакы Л. В. Гаўрылава з Гомеля: «Вы не павінны забываць, што Вы савецкая жанчына, самастойная і незалежная, што Вы жывеце ў калектыве, працуце, маецце ласкавага сына... У Вашым жыцці не было памылкі. Ваш сын зразумее Вас. Ад усёй душы жадаю Вам выгадаваць яго на радасць сабе і Радзіме».

Вялікая колькасць прысланых у рэдакцыю пісем з'явілася яркім сведчаннем глыбокай чалавечнасці да лёсу жанчыны-маці, якая трапіла ў бяду. У кожным пісьме адчуваеца шчырае імкненне аказаць маральную падтрымку чытакы Л. Такая зацікаўленасць у лёсе чалавека магчыма толькі ў нашай сацыялістычнай краіне.



— Добрай раніцы! — так вітають кожны новы дзень савецкія дзеци. Няхай нішто не засмуціць іх радасці, няхай ніколі не згасне шчаслівая ўсмешна на іх тварынках.

Фотаэцюд А. Лазавога.

### З пісьма англічанкі Філіс Трыгіджа сваёй савецкай сяброўцы Мар'і Грачовай.

«Дарагая мая Мар'я! У нас ёсь нямала прычын баяцца за будучыню; пакуль пагроза атамнай вайны вісіць над нашымі галовамі, мы не асмельваемся заглядаць далёка ў будучыню. Гэта дрэнна для любога народа, таму што, калі няма надзеі, людзі гінуць. Той факт, што над нашымі галовамі лятають самалёты з грузам атамных бомб, прымусіў нас з усёй відавочнасцю ўсвядоміць наша становішча. Мы з жахам думаем пра тое, што вайна можа ўспыхнуць з-за памылкі аднаго чалавека. Думка аб гэтym прымусіла людзей пачаць кампанію за забарону атамнай зброі. Гэтая кампанія карыстаецца падтрымкай мно-гіх выдатных дзеячоў як у галіне палітыкі, так і ў галіне рэлігіі.

...Навіну аб тым, што ваш урад першы спыняе выпрабаванні атамных бомб, сустрэлі тут з гарачым ухваленнем. Гэта мудры крок. Я шкадую, што гэты першы крок зрабіла не Брытанія».

З пісьма італьянскай маці Марызы, якая назвала сваю маленскую дачку Зояй у памяць савецкай герайні З. Касмадзям'янской да маці Зоі Л. Г. Касмадзям'янской.

«... Наша радзіма, якая, нажаль, знаходзіцца пад уладай капиталістай і клерыкалаў, не зрабіла ніводнага кроку наперад. Нашы правіцелі, прысвоіўшы сабе права распарацца нашай зямлі, першымі і адзінмі безаговорочна згадзіліся аддаць нашу зямлю пад атамныя базы. Амерыканскія лакеі! Мы, простыя людзі, павінны быті мабілізавацца, каб не дапусціць гэтага. Я Вас запэўняю, што ўнісу свой уклад у гэтую барацьбу.

Ваша Зоя заўсёды з намі. З партрэта, які стаіць на радыёпрыёмніку, яна глядзіць на нас сваімі цудоўнымі вачымі, стаўшымі для мяне такімі дарагімі сімвалам чалавечнасці, якой я хацела быті дабіцца ў нашай краіне для будучыні нашых дзеячей».

З пісьма японскай маці траіх дзеячей Міцука Умбуката з Токіо.

«Сёння раніцай я прачытала ў газеце, што ў парашковым малаці выяўлен цэзій 137. Відаць, кар-

### Пачуці маці пераадольваюць усе межы


Вялікая дружба звязвае савецкіх жанчын з жанчынамі ўсяго свету. Рознымі шляхамі ажыццяўляецца гэтая дружба; адзін з іх — перапіска сяброў. У камітэт савецкіх жанчын з усіх кантоў зямнога шара прыходзяць пісьмы, адрасаваныя савецкім жанчынам. Асабліва ўзмацніўся прыток пісем у дні падрыхтоўкі да IV кангресу Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын.

Ніжэй мы друкуем у скроочаным выглядзе некалькі пісем наших зарубежных сяброў.

вы даюць радыёактыўнае малако, бо пасуцца на лугах, дзе трава заражана радыяцый. Значыць і малако, якое п'юць мае дзеци, заражана радыяцый. Гавораць, цэзій упłyвае на спадчыннасць. Я непакоюся цяпер, ці не будуць у маіх дзеячей і ўнукаў нараджацца вырадкі. Як толькі ідзе дождж, дзеци спяшаюць дадому. Раней гульня іх захапляла настолькі, што яны не звярталі ўвагі на тое, што могуць прамокнуць. Але цяпер яны даведаліся, што ў краплях дажджу знаходзіцца радыёактыўны пыл! Можа быць, за нашы грахі? Не, усё тлумачыцца тым, што ёсьць людзі, якія думаюць «падтрымліваць мір» ва ўсім свеце, апраочуясь на сілу і праводзячы выпрабаванні ядзернай зброі. Я, напрыклад, думаю, што пытанне аб міры — гэта пытанне сумлення, і яно можа быць вырашана толькі чыстасардэчна, а не шляхам выкарыстання сілы».

З пісьма японкі Міцука Ісікура Ефрасінні Гур'яновай.





«Вы, напэўна, перасталі ўжо чакаць адказу, але я давала Ваша пісьмо чытаць многім нашым жанчынам, таму што яно было першым пісъмом, якое напісало нам сваімі рукамі савецкая жанчына. Усе мы вельмі радаваліся, што і ў вас, савецкіх маці, і ў наших японскіх маці аказаліся аднолькавыя думкі і пачуці і што гэтыя пачуці пераадольваюць усе межы».



Маці вельмі хадзела, каб яе дачка Анжэла Нешы вучылася. Але жыццё ў Італіі такое, што Анжэла павінна дапамагаць маці выхоўваць малодшых дзеячей і працаўца, а ёй жа так хочацца вучыцца!

З часопіса «Нойе донне» саюза італьянскіх жанчын. (Італьянскі часопіс).

# НАШЫМ ДАРАГІМ СЯБРАМ



**II** АДАРУНКІ — кангрэсу! Ідэя ўзнікла сама па сабе ў розумах і сэрцах нашых жанчын і дзяцей. Узнікла адразу пасля таго, як у друку было апублікавана паведамленне аб скліканні IV Сусветнага кангрэсу Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын. І вось зараз мы бачым іх перад адпраўкай у Вену. Рэчаў шмат, вельмі шмат. Тут мастацкая вышыўка, вязаныя рэчы, вырабы з дрэва, з саломкі і многія іншыя. І няхай гэтая рэчы не вельмі дарагія, але ў іх адна з праяў нашых вялікіх пачуццяў да ўсіх тых, хто змагаецца за мір і шчасце на зямлі.

Вось шаўковая блузка, вышытая беларускім арнаментам з усімі колерамі вясёлкі. На ёй кароткі надпіс: «Удзельніцы кангрэсу ад выхаванцаў 8 дзіцячага дома». Хто будзе гэтая ўдзельніца кангрэсу — францужанка ці негрыянка, італьянка ці полька, — дзяўчынкі не ведалі. Яны ведалі толькі адно. Іх кофтачка, якую яны вышивалі з вялікай любою і стараннасцю, будзе падаравана адной з тых жанчын, якой бязмежна дарагія дзеци ўсяго свету. Многае маглі бы расказаць кангрэсу яны, дзеци 8-га дзіцячага дома, аб тых вялікіх клопатах, якімі Гадзіма акружыла ў нашай краіне дзяцей-сирот. У дзіцячым доме яны не толькі сътыя і апранутыя, не толькі вучашца ў агульнаадукатыных школах, тут кожны з іх атрымлівае і спецыяльную музичную адукацыю. Яны не адчуваюць сябе сіротамі. «Няхай кожнае дзіця мае магчымасць вучыцца, выяўляць свае здольнасці. Нехай не будзе ў свеце абыздоленых дзяцей». Аб гэтым хацелі сказаць сваім падарункамі ўдзельніцам кангрэсу выхаванцы 8, 7 і іншых дзіцячых дамоў Беларусі.

Яшчэ ў чорныя гады царызма праславіліся на ўсю краіну сваім умельствам слуцкія ткачыкі. Велізарным попытам па ўсёй краіне

карысталіся славутыя слуцкія паясы, багата палітыя потам і крывёю іх творцаў.

«Ад родных ніў, ад роднай хаты у панскі двор, дзеля красы, Яны, бяздольныя, узяты Ткаць залатыя паясы...» —

пісаў паэт Максім Багдановіч у сваім вершы «Слуцкія ткачыкі». Дочки і ўнучкі гэтых ткачых паслалі ў падарунак кангрэсу жаночыя слуцкія паясы. У гэтых паясах такое ж умельства. Але ткалі іх новыя людзі — людзі, якія пазналі велізарную радасць тварэння, радасць шчаслівага жыцця.

Кранаючыя падарункі для самых маленьких — шарсцяныя шалікі, шкарпеткі, рукавічки. Іх у пазаўрочны час звязалі работніцы арцелі імя Крупскай. Расфарбоўка іх — зялёная, чырвоная, блакітная — радуе вока. Нехай жа будуць шчаслівія тыя малышы, якім давядзенца іх насіць. Нехай запамятаюць яны на ўсё жыццё скромны падарунак сваіх самых вялікіх сяброў.

А вось грыбы-баравічки. Глядзіш на іх і здаецца адчуваеш пах роднага беларускага лесу. Зрабіў іх тав. Ягела — работнік арцелі культпрома. Таварышу Ягеле — бацьку вялікага сямейства — таксама дарагія інтарэсы міру, як і маці ўсяго свету. Вось чаму, калі зайшла гутарка аб падарунках кангрэсу, і ён, мужчына, не змог застацца ўбаку.

Мінскі Палац піянераў паслаў на кангрэс работы сваіх юных вышывальшчыц, вязальшчыц, аматараў выпілоўвання па дрэву. І няхай уступае ў якасці вышытая зкладка вучаніцы 4 класа 2-й школы Галіны Грандской вельмі тонкай мастацкай вышыўцы метадыста дома народнай творчасці Наталлі Афанасьеўны Аграновіч, і тая і другая вышыўкі рабіліся ад усяго сэрца, ад усёй душы.

Говорачы аб падарунках удзель-

нікам кангрэсу, хочацца адзначыць вялікую работу Гродзенскага дома народнай творчасці. Вось ручнік, вышыты каларытным беларускім арнаментам калгасніцай Валянцінай Ляўонцеўнай Разумовіч з калгаса «Ленінскі шлях». Калі б рэчы маглі гаварыць, гэты ручнік расказаў бы аб вялікім, цікавым жыцці Валянціны Ляўонцеўны. Простая сялянка быўой Заходнай Беларусі, яна далучылася да культуры, да грамадскага жыцця. Актывістка стварыла ў сябе на вёсцы гурток мастацкай вышыўкі, як толькі сама скончыла курсы пры Гродзенскім доме народнай творчасці. І цяпер ужо многія яе вучаніцы ўпрыгожылі свае дамы цудоўнымі работамі.

Ёсць сярод падарункаў Гродзенскага дома народнай творчасці і работы даяркі Л. І. Раманчук, і лабаранткі бетоннага завода Н. І. Творагавай, і многіх іншых. Але асабліва прыцягвае карціна, вышытая заслужанай дзяячкай культуры БССР — Браніславай Іванаўнай Любовіч: «Ляціце, галубы, ляціце».

Як жывыя, пырхаюць у блакітным небе пасланцы міру і дружбы.

Нехай жа данясуць яны словаў гарачага прывітання ад жанчын і дзяцей Беларусі, ад усяго беларускага народа дэлегатам IV жаночага кангрэсу — актыўнымі барацьбітамі за мір і шчасце на зямлі.

Нехай у нашых скромных падарунках удзельніцы кангрэсу адчуваюць біщё нашых сэроццаў, наша гарачае імкненне поруч з усімі народамі свету будаваць і ствараць, вырошчваць нашых дзяцей у шчасці і радасці.

**М. УЛАДЗІМІРАВА**

На здымках: некалькі экспанатаў падарункаў Кангрэсу.



## „ХЛОПЦЫ-РАВЕСНІКІ“

У кнізе «Хлопцы-равеснікі» ёсьць адна тэма, якой малады пісьменнік відавочна аддае перавагу. Гэта тэма жыцця таго пакалення нашай моладзі, якое Вялікая Айчынная вайна прымусіла дачасна пасталець.

На каларытных мастацкіх вобразах пісьменнік паказвае, як арыентуецца яго герой у складаных абставінах на часова захопленай фашыстамі Беларусі, як, нягледзячы на маладосць, знаходзіць сваё месца ў шэрагах барацьбітоў за Савецкую Радзіму.

Нельга адмовіць I. Науменку ў веданні псіхалогіі юнака. Яскрава перадае пісьменнік яго перажыванні, з добрым гумарам расказвае аб першым каханні, у якім часам хапае і непаразумення і дзіцячай наіўнасці, але заўсёды шмат шчырасці. Мяккі, незласлівы гумар, які знаходзім амаль ва ўсіх рэчах пісьменніка, надае ім пэўны каларыт, ажыўляе тканіну твора і дае падставу класіфікація юнака (гумар) як неад'емную рысу мастацкага почырка I. Науменкі. Ва ўсіх апавяданнях зборніка аўтар не без поспеху імкнецца як мага паўнай раскрыць духоўны свет героя, яскравей намаляваць яго партрэт. Часам дзеля гэтага прыводзіцца шмат дэталей, штрыху, а часам даволі аўтару зрабіць некалькі мазкоў — і мэта дасягнута. Прыкладам мастацкай трапнасці, на нашу думку, з'яўляецца абмалёўка вобразу Івана Ляпіцы і яго сябра Кузьмы з эцюда «Хлопцы-равеснікі».

— Усё, брат, ад зямлі — і хлеб і гліна, — гаворыць мулляр Кузьма сваю любімую фразу, і ў ёй увесь ён, гэты спакойны, маўклівы чалавек, які так жа спакойна, як рабіў людзям усё жыццё ўтульнасць, цяпло, памірае ад рукі захопнікаў.

Побач з апавяданнямі «Семнаццатай вясной», «Эх, махорачка», «Рэдактарава хата» толькі што закрануты твор — лепшая рэч у зборніку.

У апавяданні «Пры апошній сустрэчы» герой назірае, з якой радасцю крычыць нямецкі вартавы, што суправаджае эвакуацыйны эшалон з фронта, з платформы ўсім сустречным:

«Да свідання, матка, нікагда больш не ўвідымся».

Калі партызаны падарвалі цягнік, наш разведчык, які пад выглядам прадстаўніка нямецкай фірмы едзе ў эшалоне,

даруе жыццё гэтаму вартавому. Цяпер, у мірны час, апавядоючы пра гэты выпадак свайму сябру, ён кажа:

«Я часта цяпер думаю, ці правільна зрабіў, што не забіў таго немца.. ці захоча ён яшчэ раз апрануць ваеннную форму?»

Такое апавяданне пакідае месца для спрэчак, у ім ёсьць пэўная праблематычнасць.

Цікавую думку аб тым, як просты чалавек разумее канспірацыю ва ўмовах падполья, знаходзім у апавяданні «Тroe з зялёй будкі».

Ідэя ды і тэма апавядання «Рэдактарава хата», здавалася б, не новая. Рэдактар раённай газеты Яўсеі Панасюк даўніны пабываў у многіх кутках нашай Радзімы, шмат дзе працаў. Ён да самазабыцца адданы любімай працы і неяк нават не заўважае, што ў яго, як у іншых, няма свайго кутка, прытулку. Усяго сябе, да кроплі ён аддае людзям: моцна ўзрушаема тым, што хлапчуку, які прыйшоў у рэдакцыю, удаўся верш, што абласному карэспандэнту, які прыехаў да яго ў раён, удаўся допіс...

А хата так і стаіць незакончанай, хоць няшмат трэба, каб можна было ў ёй пасяліцца. І ніякіх глыбокіх вывадаў. Проста — чалавек, якім ён ёсьць.

Зборнік «Хлопцы-равеснікі» харектарызуе яго аўтара як пісьменніка са сваім мастацкім светабачаннем, як назіральнага, добра га працаўцу пісьменніку юнака, як гумарыста.

Прачытаўшы зборнік, чытач знойдзе ў ім многае з таго, чаго ён чакае ад літаратуры.

Г. НАРАЧАНСКІ

## „ЮНАЦТВА Ў ДАРОЗЕ“

У апошнія гады пісьменнік Раман Карпавіч Сабаленка паспехова выступае ў жанры прозы. Яго новая кнішка, у якую ўвайшлі аповесць «Юнацтва ў дарозе» і восем апавяданняў, прысвячаецца нашай цудоўнай моладзі. Аб чым бы ні расказваў пісьменнік — аб падзеях герайнага мінулага ці аб працоўных спраўах, каханні, сяброўстве нашых сучаснікаў — усё іскрыцца маладым гарачым запалам, усё напісаны цікава, шчыра, захапляюча і, што самое галоўнае, надзвычай багатай і выразнай мовай.

...У ціхай палескай вёсцы Рагазіне жыве хлопчык Макарка. Нялёгка складваецца яго жыццё: бацька — галетнік, маці рана памірае. Бурныя падзеі часу даходзяць і да Рагазіна. Паказваючы гэтыя падзеі праз успрыманне Макаркі, пісьменнік паступова, пісіхалагічна праканаўчы перадае рост свядомасці хлопца, які ад звы-

чайнага хлопчыка-падшывальца вырас да камсамольца-актыўіста. Цікава напісаныя страниці аб тым, як пад кіраўніцтвам камуніста дзядзькі Пракопа праходзіў у Рагазіне падзел зямлі, як камсамольцы арганізавалі першы самадзейны спектакль у вёсцы, як пасябравалі і закахаліся Макарка і Марылька, як Макарка па пузёўцы райкома камсамола падехаў у горад вучыцца на рабфак...

Веданне народнай мовы дае магчымасць пісьменніку стварыць асаблівы каларытны апавядальны стыль. Аповесць багатая выразнымі бытавымі замалёкамі, трапнымі мастацкімі дэталямі. Прасякнутыя цеплынёй і лірызмам, галоўныя вобразы аповесці запамінаюцца назаўсёды. Разам з чытаем, авеяны нейкім смуткам, расстаецца з героямі аўтар. «А пакуль што бывайце, рагацінцы, да хуткай сустрэчы!» — так, канчае Раман Сабаленка аповесць. Гэтай новай сустрэчы будзе чакаць з нецярплювасцю чытач.

Апавяданні «Двухжыльны» і «Гарасім» прысвечаны зрухам, што адбыліся дзякуючы клопатам Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада апошнім часам у калгаснай вёсцы. У цэнтры апавядання «Двухжыльны» — калгасны каваль Ларыон Слуп, вядомы ў ваколіцы як асілак. Цяжкавата было паставіць калгас у першыя паслявенные гады. Мянляліся старшыні, а калгас заставаўся адсталым. Ларыон усё гэта вельмі хваравіта перажываў, амаль што зусім расчараўся ў людзях. І таму ён так нацяржана сустрэй прыезд у вёску новага старшыні калгаса Арсена Белабровіка. Аднойчы Ларыон спрабаваў перашкодзіць старшыні праводзіць пасяджэнне праўлення калгаса. Але Арсен Белабровік не быў падобны на мінульты старшыні. Ён здолеў даць водпаведзь

Ларыону, а калі той палез у бойку, паваліў і выштурхнуў з хаты асілка. З гэтага і пачаўся пералом у душы Ларыона Слупа. Ён паступова разумее, што ад добра гаспадара мно-гае залежыць у калгаснай гаспадарцы.

Да такой жа думкі, але іншым, своеасаблівым шляхам, прыходзіць і Гарасім — герой аднайменнага апавядання. Быў час, калі Гарасім адышоў ад калгаса. Але новы старшыня, Макар Сямігор, вельмі ўдала выкарыстоўвае слабасць Гарасіма — шчырую любоў да коней. Варта было Сямігору аднойчы падвезді Гарасіма на ладным калгасным кані, як той адразу вяртаецца ў калгас і ўсе сілы і ўменне аддае калгаснаму статку коней. Апавяданні «Двухжыльны» і «Гарасім» напісаны ў жывой, гумарыстычнай манеры; яны вылучаюцца, як і аповесць «Юнацтва ў дарозе», своеасаблівым каларытам мовы.

Неяк асобна стаіць у кнізе апавяданне «З падвойным дном». Але тэма апавядання надзвычай важная. Пісьменнік супроцьстаўляе тут прадстаўнікоў двух светапоглядаў: сацыялістычнага, савецкага, і дробнаўласніцкага, капіталістычнага. Маральная праблема вырашаецца канчатковай перамогай сумленнага савецкага калгасніка Костуся.

У апавяданнях «Цяжкае пахмелле» і «Бурштынавае вочки» Раман Сабаленка здолеў раскрыць выключную выхаваўскую сілу кахання, якое робіць чалавека прыгожым і высакародным.

Прыемнае пачуцце задавальнення ўзнікае ў чытача, калі ён перагортвае апошнюю старонку кнігі «Юнацтва ў дарозе».

Кніга Сабаленкі прымушае думаць, разважаць, марыць.

В. ПЯТРОУ



30 сакавіка 1956 г. на Камчатцы адбылося грандыёзнае вывяржэнне вулкана Безымяннага. Сіла паветранай хвалі пры выбуху вулкана — паводле разлікаў савецкага вучонага Г. С. Гаршкова, — у дзесяткі разоў перавышае сілу выбуховай хвалі вадароднай бомбы. На адлегласці амаль у 30 км абгарэлі ўсе дрэвы і хмызнякі, попел, выкінуты з вулкана, засыпаў вялікую плошчу. А 18 гадзіне 20 хвілін «настала такая непранікальная цемра, што нельга было бачыць уласную руку, нават паднёсшы яе да самага твару» (Г. С. Гаршкоў).

Гісторыя ведае нямала прыкладаў катастрофічнага вывяржэння вулканаў. У 1883 г., напрыклад, адбылося вывяржэнне вулкана Кракатау, які знаходіцца на невялікім востраве; пасля страшэннага выбуху дзве трэція часткі вострава зніклі пад вадой. Сіла ж паветранай хвалі была такая вялікая, што ў 228 км ад Кракатау, у горадзе Джакарце (Ява) сцены дамоў далі трэшчыны, а вокны вылещелі.

Вывяржэнне вулканаў — адна з найбольш грозных і ў той жа час яркіх праяў энергіі нетраў Зямлі. Але, натуральная, выкарыстаць сілу вывяржэння чалавек не здольны: занадта ўжо яна вялікая. Не заўсёды, аднак, расплаўленая магма выліваецца на паверхню зямлі з кратараў вулканаў: часцей яна пачынае застываць на нейкай глыбіні ад паверхні. Пры гэтым выдзяляюцца газы, якія падымамоюцца па трэшчынах да паверхні зямлі, а часам і вырываюцца наверх. На сваім шляху яны награваюць падглечавыя воды, якія выходзяць на паверхню моцна нагрэтымі: так з'яўляюцца гарачыя крыніцы. Выхады пары і газаў, гарачыя крыніцы — усё гэта таксама розныя формы праяўлення энергіі зямных нетраў. Асабліва моцнае ўражанне на чалавека робяць гейзеры.

...Зіма. Стаяць саракаградусныя марозы, усё пакрыта тоўстым слоем снегу. Група вучоных павольна прабіраеца па вузкай рачной даліне. Раптам з-за павароту перад імі адкрываецца дзіўны малюнак. «Над нагрэтымі участкамі схілаў даліны... узімаеца струменімі пара, узлятаюць пырскі, чуюцца шыпенне і ўсплескі. Паветра, насычанае парай, цяжкое і ўдушлівае». Вакол гарачых ручаяў — яркі мох, зялёная трава, кветкі. Дзіўны, незабыўны малюнак...

Падышоўшы бліжэй, вучоныя бачаць, што ў паглыбленні, размерам 1,5 x 3 м,

# Энергія Зямных нетраў

бурліць вада. Раптам «велізарны слуп вады і пары... з грукатам узлятае на некалькі дзесяткаў метраў... Гейзер аглушальна раве». Праз дзве хвіліны вывяржэнне вады і пары спыняеца, затым пачынаеца зноў. Так апісвае даліну ракі Гейзернай (на Камчатцы) і дзеянне гейзера Велікана савецкі вучоны Тацияна Іванаўна Усцінава, якай у 1941 г. адкрыла гейзеры ў гэтым раёне.

Гейзеры на зямным шары сустракаюцца даволі рэдка, гарачыя ж крыніцы — з'ява вельмі звычайнай. І калі энергию вулкана выкарыстаць нельга, то — узнікае думка — магчыма ўдасца выкарыстаць гейзеры і гарачыя крыніцы?

У 1957 г. у даліне ракі Гейзернай працавала савецкая кіноэкспедыцыя. Удзельнікі яе ў кіпячай вадзе крыніц варылі бульбу, адтуль жа бралі ваду для чаю і брыцця. Адно з цёплых азёраў, — успамінае ўдзельнік экспедыцыі А. Зільбернік, — адваялі «пад пральню, а другое, з больш халоднай вадой, пад лазню». Зручна, — ці не праўда?! А што, калі правесці гэту гарачую ваду ў які-небудзь населены пункт? Аказваецца, у некаторых раёнах зямнога шара выкарыстанне глыбіннага цяпла Зямлі пачалося ўжо.

У Атлантычным акіяне, недалёка ад Паўночнага палірнага круга, знаходзіцца востраў Ісландыя. Частка вострава занята ледавікамі. клімат там суровы. У Ісландыі няма нафты, лесу, мала вугалю. Затое на востраве шмат гейзераў і сотні гарачых крыніц. Ісландцы даволі даўно ўжо зварнулі ўвагу на гэту дарэмную энергию, якую прыпадае без карысці для чалавека. І паступова пачалося выкарыстанне энергіі зямных нетраў.

Фермеры пачалі адводзіць цёплую ваду на палі і ў агароды: гэта паскарае па-

спяванне збожжа і гародніны. У цяпліцах, якія таксама абаграваюцца вадой з крыніц, пачалі вырошчаць гародніну на працягу круглага года, а пазней у парніках сталі выспяваць нават трапічныя фрукты! Затым пачалі гарачай вадой абаграваць дамы, і цяпер сталіца Ісландыі, Рэйк'явік (больш 53 тыс. жыхароў) поўнасцю абаграваеца вадой з гарачых крыніц.

А вось італьянцы выкарысталі цеплавую энергію Зямлі зусім па-іншаму. На паверхню зямлі яны вывельшчыліnamі перагрэтую пашчу, якую пачала круціць турбіны электрастанцыі называемай «геатэрмічнай» (па-грэчаску «геа» — зямля, «термас» — цёплы). І зараз у Італіі ўжо больш 5% усёй электраэнергіі вырабляеца на геатэрмічных электрастанцыях. Гэта ж вельмі і вельмі выгадна. На самай справе: паліва падвозіць не трэба, значыць — не трэба ні пад'язных дарог, ні складаў; не трэба — як пры будаўніцтве гідрастанцыі — будаваць ні плаціны, ні шлюзы. А паколькі так, то нядзіва, што кошт электраэнергіі на геатэрмічных электрастанцыях аказваецца намнога таней, чым на цеплавых станцыях і гідрастанцыях. Таму затраты на пабудову геатэрмічнай электрастанцыі акупляюцца ўсяго толькі за два гады!

А як пастаўлена справа ў нас? З тысяч гарачых крыніц, якія знаходзяцца на тэрыторыі СССР, выкарыстоўваюцца пакуль яшчэ нямногія. Вада цёплых мінеральных крыніц ужываецца для лячэння многіх хвароб (Каўказ, Таджыкістан, Узбекістан). Вадой з гарачых крыніц абаграваеца рад курортаваў (Талае, Хаджа-Обі-Гарм і інш.). Сям-там на Камчатцы і Курыльскіх астрахах цёплай вадой абаграваюць дамы і парнікі.

Цяпер у Савецкім Саюзе

вядуцца даследаванні па пытанню аб больш шырокім выкарыстанні цеплавой энергіі Зямлі. Намечана цеплафікацыя дамоў у Тблісі і Абастумані, рада курортаў у Таджыкістане і нават — цэльых гарадоў: Махачкалы і Грознага. На Камчатцы, Чукотцы і Курыльскіх астрахах гарачай вадой будуть абагравацца дамы і парнікі мнохіх населеных пунктаў, вада гэтая будзе падавацца таксама ў лазні і пральні. У 1957 г. у Ташкенце праўбурылі ўжо трэцюю шчыліну, і з глыбіні больш 2 тысяч метраў забіў фантан мінеральнай вады з тэмпературай у 65°. Гэтая вада ўжо выкарыстоўваецца ў лячэбных мэтах, а неўзабаве пачнеца і цеплафікацыя горада. Глыбокія шчыліны праўбурылі і ў Тблісі, дзе спадзяюцца ў бліжэйшы час атрымаць 90-градусную ваду з глыбіні ў 3 км. Найбольшыя перспектывы выкарыстання энергіі нетраў Зямлі ёсць, натуральная, на Камчатцы — у краіне вулканаў, гейзераў і гарачых крыніц.

У выніку работ экспедыцыі Акадэміі навук СССР распрацаўаны план выкарыстання глыбіннага цяпла Зямлі на Камчатцы. У даліне ракі Паўднёвай, на поўдні паўвострава, пачаліся работы па стварэнню першай у СССР геатэрмічнай электрастанцыі. Першымі дзвюма шчылінамі, з глыбіні ў 500 м, будзе выведзена пашча з тэмпературай у 150—200°. Энергія, якую выпрацоўваеца электрастанцыяй, будзе падавацца на размешчаны недалёка рыбы камбінат. А паколькі ўсяго на Камчатцы налічваюць каля 100 груп гарачых крыніц, якія даюць 1 млн. літраў вады ў суткі, то перспектывы выкарыстання там энергіі нетраў сапраўды велізарныя.

Усё новыя і новыя віды энергіі выкарыстоўвае чалавек у сваіх інтарэсах. У СССР пачалося выкарыстанне атамнай энергіі ў мірных мэтах, чалавецтва ўшчыльную падышло да непасрэднага выкарыстання сонечнай энергіі і энергіі прыліваў у морах і акіянах: на чарзе дня стаіць пытанне аб асваенні нетраў Зямлі. Бяспрэчна, што ў бліжэйшыя ж гады мы з вамі даведаемся аб цікавейшых работах у галіне выкарыстання энергіі зямных нетраў у розных раёнах нашай вялікай Радзімы на карысць чалавека.

I. ШЫШКИН

# У гасцях у Скараходавай

У МАСКВЕ мне давялося пабываць у В. І. Скараходавай — навуковага супрацоўніка Акадэміі педагогічных навук РСФСР. Мне пазнаёміла з ёю наша зямлячка, былая жыхарка Магілёва Ядзвіга Канстанцінаўна Катырла, якая працуе разам са Скараходавай ужо каля двух год.

Імя Вольгі Іванаўны Скараходавай шырока вядома ў Савецкім Саюзе і за рубежом. Але таму, хто не бачыў яе і не размаўляў з ёю, цяжка ўявіць усю грандыёзнасць перамогі, якую атрымалі савецкія вучоныя ў барацьбе за выратаванне інтэлекту гэтага зваленага цяжкой хваробай чалавека.

Волі Скараходавай, якая нарадзілася і расла ў невялікім украінскім сяле блізу Херсона, было ўсяго пяць год, калі ў яе жыццё ўварвалася страшэннае няшчасце. Злавесны менінгіт назаўсёды адабраў у яе зрок і зусім пазбавіў слыху. У суроўы час грамадзянскай вайны не было ўмоў для лячэння дзяўчынкі, і хвароба ўзмацнялася. Хутка, як вынік глухаты, распалася мова, і Воля Скараходава стала слепаглуханяй.

Слепаглуханяй! Чалавечая думка не адразу ахоплівае трагічны сэнс гэтага слова, якое азначае страту амаль усіх сродкаў успрынняцца і зносін з навакольным светам. Хіба можна прыдумаць больш жахліве становішча чалавека?! Лёгка зразумець, што псіхалогія слепаглуханягі дзіцяці, калі не прыняць эфектыўных лячэбна-выхаваўчых мер, можа набыць толькі самыя прымітыўныя формы, і ўсё яго жыццё будзе грунтавацца, галоўным чынам, на інстынктах.

Спецыяльнае лячэнне і выхаванне Волі Скараходавай пачалося ў 1924 годзе, калі яе прывезлі ў Харкаў і ўладзілі ў клініку, дзе працавалі славутыя спецыялісты-дэфектологі.

На працягу многіх год. выкарыстоўваючы пачуццё до тыку, якое засталося ў дзяўчынкі, харкаўскія педагогі вялі клапатлівую і скрупулёзнную работу. Спачатку маладую Скараходаву навучылі абслугоўваць сябе ў быту, а потым прыступілі да навучання элементам агульнаадукацыйных дысцыплін. Цаной велізарных намаганняў з дапамогай спецыяльных прыёмаў і метадаў удалося аднавіць вусную мову. Так паступова, крок за крокам, Скараходава вярталася да жыцця...

І вось мы ў гасцях у Вольгі Іванаўны, якой цяпер 44 гады. Яе невялікая кватэра на Нова-Пясчанай вуліцы здзіўляе ўтульнасцю і чистатой. Пісьмовы стол з пішучай машынкай, мноства розных кніг, статуэткі Ламаносава, Пушкіна, Грыбаедава, Талстога, Маякоўскага. Прыцягвае ўвагу скульптурны партрэт Горкага. Аляксей Максімавіч жыве цікавіўся жыццём і дзейнасцю Скараходавай і на працягу раду год вёў з ёю душэўную перапіску.

— Пісьмы Горкага,— расказвае Вольга Іванаўна,— заўсёды надавалі мне натхненне ў маёй работе і аказвалі вялікую маральну падтрымку ў самыя цяжкія ваенныя гады.

У гады вайны, аказаўшыся на акупіраванай фашистамі тэрыторыі, Вольга Іванаўна перажыла нямала цяжкіх дзён. Але, знаходзячыся пад апекай савецкіх людзей, якія надзейна схавалі яе ў падвале, камсамолка Скараходава была выратавана ад вернейшай смерці.

Пасля выгнання акупантаў з Украінскай зямлі В. І. Скараходавай была

прадстаўлена работа ў Маскве, дзе яна жыве з 1944 года.

А над чым яна працуе цяпер? Ядзвіга Канстанцінаўна Катырла бярэ руку нашай субяседніцы і хутка перадае гэтае пытанне спецыяльнай, так званай дактырскай азбукай. Адказвае Вольга Іванаўна ціхім, але зразумелым гласам:

— Мая кніга «Як я ўспрымлю навакольны свет» выдавалася ўжо трох разах, не лічачы выданняў на шматлікіх замежных мовах, але гэтая кніга складаецца пакуль з дзвюх частак, а задумана трэлогія. Цяпер я працую над трэцяй часткай. Апрача таго, нядыўна я напісала і здала для падрыхтоўкі ў друк работу, якую назвала так: «Аб зменах у маіх успрынняццах і ўяўленнях пад уплывам жыццёвага вопыту». У гэтай работе я паспрабавала паказаць і навукова аргументаваць эвалюцыю маіх паняццяў аб навакольным свете, пачынаючы з дзіцячага ўзросту.

З гутаркі з Вольгай Іванаўной даведаешся аб той шматграннай грамадскай работе, якую вядзе гэтая пазбавленая слыху і зроку нястомная жанчына. Нягледзячы на занятасць сваёй асноўнай работай у Навукова-даследчым інстытуце дэфекталогіі, яна часта выступае на сходах і вечарах, сустракаецца са студэнтамі і школьнікамі, паспявае адказваць на шматлікія пісьмы, якія паступаюць з усіх канцоў краіны, а таксама з Кітая, Польшчы, Англіі, Карэі, Чэхаславакіі. Вялікая колькасць фатографій з асабістага альбома сведчыць аб яе сустрэчах з выдатнымі вучонымі, віднымі акадэмікамі і прафесарамі. Расказваючы аб гэтых сустрэчах, Вольга Іванаўна з асаблівай цеплынёй і сардэчнасцю гаворыць аб праф. А. І. Сакалянскім, якога называе сваім духоўным бацькам і настаўнікам. Сапраўды, вядомы савецкі дэфектолог Іван Афанасьевіч Сакалянскі адыграў важнейшую ролю ў выхаванні Скараходавай і развіцці яе творчых здольнасцей.

Вольга Іванаўна Скараходава з'яўляецца аўтарам раду літаратурна-мастацкіх нарысаў і вершаў вялікай пазнавальнай каштоўнасці. Нядыўна яна апублікавала вершы, напісаныя з прычыны запуску другога савецкага штучнага спадарожніка Зямлі.

В. І. Скараходава працуе на пішчай машинцы з рэльефна-кропкавым шрыфтам, але, добра вывучыўши клавіятуру звычайнай машинкі, можа працаўваць і на ёй. Дарэчы, Вольга Іванаўна валодае не толькі машынапісам. Яна можа шыць, вышываць, гатаўваць ежу — адным словам, рабіць усё тое, чаго патрабуе хатняя гаспадарка. Трэба таксама падкрэсліць, што з Вольгай Іванаўной можа непасрэдна размаўляць не толькі спецыяліст, але і любы пісьменны чалавек (будзе толькі невялікая розніца ў хуткасці мовы). Яна разумела мяне з паўслова, калі я свае пытанні «пісаў» пальцам звычайнімі літарамі на яе далоні.

...Час, праведзены з Вольгай Іванаўнай, праішоў хутка. Трэба было расставацца — тав. Скараходава спяшаўся ў Інстытут сусветнай літаратуры, куды яна была запрошана на сход, прысвечаны 90-годдзю з дня нараджэння А. М. Горкага.

Шмат уражанняў і пачуццяў выклікала сустрэча з В. І. Скараходавай, але галоўнае — гэта пачуццё вялікага гонару за тых, хто выратаваў гэтую таленавітую і незвычайную жанчыну ад духоўнай гібелі і вярнуў яе ў каліней нашага стваральнага жыцця.

А. РОЗЕНБЛЮМ



Вольга Іванаўна Скараходава.

# ДАГЛЯДАННЕ ВАЛАСОУ

Е. Н. Шам з Чашніцкага раёна, В. Дружскова з Круглянскага раёна, М. Б. Міранович з Скідзельскага раёна і іншыя пытаюць, як лепш даглядаць валасы.

Дагляданне валасоу — важная частка асабістай гігіены чалавека.

Валасы чалавека і скора галавы павінны знаходзіцца ў чыстаце. Галоўная ўмова даглядання валасоу — рэгулярнае мыцце галавы.

Неабходна таксама трymаць у чыстаце грабяні і шчоткі для валасоу.

Нельга ўстанавіць агульныя для ўсіх правілы даглядання валасоу. Гэта тлумачыцца тым, што ў людзей існуюць індывідуальныя ўласцівасці скоры і валасоу. Так, напрыклад, у некоторых людзей скора і валасы бываюць празмерна тлустыя, у другіх — празмерна сухія. Гэта прымушае ўстанаўліваць розныя тэрміны мыцця галавы, а таксама рэкамендаць рознае мыла.

Людзям, у якіх скора і валасы нармальна тлустыя, трэба кожны тыдзень мыць галаву гарачай вадой. Недастаткова гарачая вада дрэнна ачышчае скору і не паляпшае кровавароту.

Для мыцця галавы трэба ўжываць мяккую ваду. Жорсткая вада дрэнна прымывае валасы, мыла ў ёй горш мыліцца, і пасля мыцця на валасах застаецца белаваты налёт. Жорсткую ваду трэба змякчыць, дадаючы на літр вады палавіну чайнай лыжкі піццівой соды або лыжку буры. Паколькі калодзежная вада звычайна бывае вельмі жорсткай, то для мыцця галавы карыстацца ёю не рэкамендаецца. Найлепш браць вада-праводную, рачную або дажджавую ваду.

Пры мыцці галавы трэба спачатку старанна змачыць валасы чыстай гарачай вадой, а затым прымываць іх мыльнай пенай, загадзя збіт у тазе з невялікай колькасцю гарачай вады. Намыльваць галаву трэба два—тры разы, старанна праціраючы скору і валасы мыльнай пенай, і кожны раз затым змыць мыла ў гарачай чыстай вадзе. У апошні раз трэба праціраючы скору і валасы мыльнай пенай, і кожны раз затым змыць мыла ў гарачай чыстай вадзе. У апошні раз трэба праціраючы скору і валасы асабліва старанна, каб цалкам змыць рэшткі мыльнай пены.

Для мыцця галавы пры нармальнай тлустасці скоры і валасоу можна браць звычайнае туалетнае або, што яшчэ лепш, дзіцяча мыла. Мыла, у якім шмат шчолачаў, так званае гаспадарчае для мыцця бяліз-

ны, ужываць не рэкамендуецца.

Вымыўши галаву, трэба праціраць валасы мяккім сухім ручніком і расчесаць іх. Павізываць мокрыя валасы хусткай не трэба: куды карысней даць ім высахнуць на паветры.

Расчесаць валасы, асабліва моцна зблытаць, трэба асцярожна, пачынаючы ад канцоў і паступова набліжаючыся да карэння. Жанчынам, якія носяць косы, не трэба заплятаць валасы, пакуль яны не высахнуць.

Людзям з занадта тлустай скорай і валасамі, у якіх галава робіцца сальнай ужо праз 2—3 дні пасля мыцця, рэкамендуецца мыць галаву часцей, чым раз у тыдзень. Пры гэтым яны могуць карыстацца нават шчолачным мылом. Але каб удакладніць правілы даглядання валасоу, ім трэба звярнуцца да ўрача-дэрматолага — спецыяліста па скурных хваробах, бо ў некоторых выпадках празмерная тлустасць скоры з'яўляецца захворваннем скоры галавы, якое называецца тлустай або масляністай себарэй.

Пры празмернай сухасці скоры валасы рэкамендуецца мыць не часцей двух разоў у месяц. У гэтых выпадках вада павінна быць асабліва мяккай, за чым трэба спецыяльна сачыць, карыстаючыся адзначанымі вышэй сродкамі змякчэння вады — піццівой содай або бурай. Пры сухасці скоры трэба асабліва сачыць за гатункам мыла. Найлепш карыстацца ператлущчаным мылом. Можна браць і дзіцячае. Людзі з празмернай сухасцю валасоу не павінны карыстацца шампунем і вадкім мылом, карысным пры тлустых валасах.

Бываюць выпадкі настолькі моцнай сухасці скоры, што лепш устримацца ад звычайнага мыцця галавы, а замест гэтага праціраць скору і валасы спецыяльным спрітным растворам або масламі. Але ў такіх выпадках абавязкова трэба звяртацца за парадай да ўрача-спецыяліста па скурных хваробах. Ни ў якім разе не рэкамендуецца прымываць валасы яечным жаўтком, бо жаўток дрэнна выпалоскаваецца, часткова застаецца на скоры і ў валасах і там раскладаецца.

Таксама не трэба карыстацца для змякчэння валасоу гліцэрынай. Гліцэрына паглынае ваду і надае валасам яшчэ большую сухасць. З гэтай прычыны сухую скору нельга праціраць адэкалонам, рознымі туалетнымі водамі і вежэталем. Карысна вельмі сухую скору пасля мыцця галавы змякчыць брыльянтынам, у які ўваходзіць рыцына, або іншымі спе-

цыяльнымі прэпаратамі па прызначэнню ўрача.

Людзям, у якіх празмерна сухая скора і валасы, неабходна асцярожна расчесаць валасы, бо рэзкае расчесванне вострым грэбенем часта раніць сухія валасы, выклікае крохкасць або расчапленне канцоў валасоу.

На першы погляд можа здацца, што прычоска не мае ніякіх адносін да гігіены валасоу. На самай справе гэта не так. Некаторыя жанчыны любяць туга заплятаць косы, вельмі нацягваючы пры гэтым валасы. Іншыя робяць з кос складаныя прычоскі, умацоўваючы іх на галаве шматлікімі шпількамі. Тым часам і моцнае напружанне валасоу і празмерны ціск прычоскі на скору галавы парушаюць жыўленне валасоу, што прыводзіць да іх выпадзення, а часам нават да частковага аблысення. З вялікай асцярожнасцю трэба выконваць розныя касметычныя працэдуры. Гарачая завіўка шчыпцамі, а таксама перманент прыняўмлемым абыходжанні, пры пераграванні могуць зрабіць валасы занадта крохкімі. Асабліва лёгка гэта здарaeцца ў асоб з празмернай сухасцю скоры і валасоу.

Афарбоўка валасоу перакісам вадарода, якая робіцца звычайна шмат разоў, часта прыводзіць да таго, што валасы трацяць моцнасць, расчапляюцца і абломліваюцца. Тоё ж дзеянне могуць выклікаць выпадкі.

каць і іншыя хімічныя фарбы для валасоу, а таксама аднавіцелі.

З розных сродкаў для афарбоўкі валасоу найбольш дапушчальнымі ліцацца некаторыя раслінныя прэпараты, як, напрыклад, хна. У сумесі з так званай басмай або індыга хна афарбоўвае валасы ў самыя розныя адценні — аж да інтэнсіўна чорнага колеру.

Такім чынам, правілы даглядання валасоу зусім не складаныя. Для людзей з нармальнай тлустасцю скоры і валасоу гэтыя правілы зводзяцца ў асноўным да рэгулярнага мыцця галавы. Людзям, у якіх праз меру сухая або праз меру тлустая скора, трэба своечасова звярнуцца да ўрача-дэрматолага. Гэта засцеражэ іх ад заўчастнага выпадзення валасоу, аблысення і захворвання.

Цэнтральны Інстытут санітарнай асветы  
Міністэрства аховы здароўя СССР.

ны першая і другая стравы. Выходзячы з-за стала, браць з сабой яду. Уставаць з-за стала, не скончыўши яды і без дазволу дарослых.

Прывучайце перад ядой старанна мыць руки. Жаваць страву з закрытым ротам. Есці толькі за сталом. Правільна карыстацца ложкай, відэльцам і нажом. Уставаць з-за стала, агледзець сваё месца, ці не разліта, ці не пакінуты крошки. Скончыўши яду, падсунуць крэсла і падзякаваць.

\*  
Абавязкова ўважліва сачыць за станам здароўя дзіцяці. Дакладна прытымлівацца парад урача. Своечасова пачаць прыкорм. Кармленне праводзіць у пэўныя гадзіны. Новыя стравы ўво-



## Запомніце

У ДЗІЦЯЦІ БЫВАЕ ДРЭНЫ АПЕТЬІТ,  
КАЛІ МАЦІ ПАРУШАЕ ГЭТЫЯ ПРАВІЛЫ:

Ні ў якім разе ні карміць сілком. Не адцягваць ад яды размовамі, чытаннем, гульней. Не карміць дзіцяці на хаду. Не практыкаваць заахвочвання за з'едзенем, пагроз і пакарання за няз'едзенем. Не развіваць прагнасць, прымушаючы есці, толькі б не дасталося іншаму дзіцяці. Не паказваць свайго хвалівання з прычыны адмайлення дзіцяці ад яды.

Заахвочвайце жаданне са-  
мостойна есці. Імкненне дзі-  
ціці ўдзельнічаць у серві-  
роўцы і прыбіранні стала.

Не дазваляйце размазваць страву па талерцы. Вадзіць рукамі па стале. Рассоўваць талеркі, гуляць лыжкай. Каштаваць трэцюю страву (салодкую), пакуль не з'едзе-

дзіць паступова, але сістэматычна і настойліва. Рабіць разнастайнымі стравы, лічачыся па меры магчымасці з густам дзіцяці. Дарослыя паказаюць дзесям прыклад акуратнай яды.

\*

Памятайце, дзесям нельга есці з агульной талеркі, калірыстаца агульным кубкам і лыжкай. Упашую на падлоду ежу есці нельга, таму што яна забруджана. Перш чым есці фрукты, ягады, трэба абавязкова іх вымыць.

\*

Не злойжывайце тлушчамі для самых маленьких. Тлушчы звычайна выклікаюць у дзяцей страту апетыту, дрэннае самаадчуванне, зрыгванне, рвоту, расстройства кі-

шечніка. Дзіцяці, якому больш 6 месяцаў, на 200 г кашы або пюре можна класці каля  $\frac{1}{2}$  чайнай лыжкі смектанковага масла.

\*

Кожная маці павінна памятаць, што вітамін С разбураецца: калі нарэзаную гародніну не адразу вараць; калі ачышчаная гародніна доўга ляжыць у вадзе; калі гатовая страва захоўваецца звыш 2 гадзін; калі гатовая страва некалькі разоў падаграваецца; калі гародніна варыцца ў адкрытай пасудзе.

Калі ў страве няма вітамінаў і мінеральных солей — харчаванне дзіцяці не можа быць паўнацэнным; таму гародніна, зелень, плады, ягады абавязковы ў харчаванні дзяцей.

## ВАРЭННЕ

Варэнне гатуюць з розных пладоў, якія павінны быць зусім свежыя, здаровыя і спелыя. Усякі плод, у адпаведнасці са сваёй прыродай, патрабуе пэўнай апрацоўкі. Так, напрыклад, калі пры варцы клубнікі і маліны неабходна ачысціць толькі лісце, чашачкі і хвосцікі, злёгку вымыць, то пры варцы чарэшань і кізілу трэба памыць плады і дастаць костачкі; пры варцы сліў, абрыйкосаў і персікаў — дастаць костачкі.

Варэнне вараць у неглыбокай шырокай пасудзіне, аб'ёмам прынамсі ўдвай большым, чым аб'ём варэння. Калі пасудзіна менш, то мы будзем рзыкаваць тым, што варэнне можа выкіпець; і наадварот — пры вельмі вялікай пасудзіне варэнне разліваецца тонкім слоем, таму сірап можа згусціцца занадта рана, а фрукты або ягады застанутца недаваранымі. Пры гатаванні варэння трэба мець на ўвазе таксама, што чым карацей будзе працэс варкі, тым лепш будзе колер варэння, тым лепш захаваецца арамат пладоў. Таму не трэба варыць варэнне больш чым з 2-х кілаграмаў пладоў адразу і не трэба варыць на моцным агні, жадаючы такім чынам паскорыць выпарэнне і згущэнне. Пена ў працэсе варкі збіраецца шумоўкай. Асабліва старанна трэба збіраць пену з варэння, калі яно гатова і знята з агню. Цукар, што крышталізуецца па сценках таза, у якім варыцца варэнне, трэба збіраць лыжкай або вільготным шматком. Каб пазбегнуць за-

цукроўвання варэння, за некалькі хвілін да таго, як зняць з агню, трэба дадаць на кожны кілаграм цукру па чайнай лыжачцы тоўчанай лімоннай кіслаты. Варэнне гатова, калі кропля сірапу, капнутая на сподачак або кавалак цукру, не расплываецца, а цалкам захоўвае сваю форму. Калі варэнне знята з агню, яго выліваюць у добра прасушаную пасудзіну (сунік, эмаліраваную або вогнетрывалага шкла кастрюлю), у якой пакідаюць яго на адну ноч, каб плады добра прапіталіся сірапам, пасля чаго разліваюць у слоікі. Варэнне добра захоўваецца ў слоіках умішчальнасцю ад  $\frac{1}{2}$  да 1 кг. Слоікі тримаюць у халодным месцы, якое добра праветрываецца.

## ВАРЭННЕ З ЧАРЭШАНЬ

Прадукты: 1 кг чарэшань,  $1\frac{1}{2}$  кг цукру, чайнай лыжачкай кіслаты, 3 шклянкі вады.

Здаровыя і добра паспейшыя чарэшні, а лепш за ўсё — белыя, вымываюць, адрываюць хвосцікі і дастаюць костачкі. Ягады ўкладваюць у шырокую пасудзіну пластамі, кожны пласт перасыпаюць цукрам. Калі чарэшні прастаяць гадзіну з цукрам, заліваюць іх водой і вараць на моцным агні. За 4—5 хвілін да гатоўнасці варэння дадаюць кіслату. Затым варэнне выліваюць у зусім сухую пасудзіну для астывання і потым разліваюць у слоікі.

## ВАРЭННЕ З ВІШАНЬ

Прадукты: 1 кг вішань, 1 кг цукру, 2 шклянкі вады.

Зусім спелая вішні вымываюць, ачышчачаюць ад хвосцікаў і костачак. Асобна вараць сірап, кладуць у яго вішні і вараць, увесе час здымачы пену. Гатаве варэнне пакідаюць астыць і затым разліваюць у слоікі.

## ВАРЭННЕ З КЛУБНІКІ АБО МАЛІНЫ

Прадукты: 750 гр. ягад, 1 кг цукру, чайнай лыжачкай кіслаты, 2 шклянкі вады.

Ягады апускаюць у сырную ваду на 15 хвілін, затым вымываюць і адразаюць хвосцікі. Асобна вараць сірап з 1 кг цукру і 2 шклянкак вады. Калі сі-

рап астыне, засыпаюць ягады і вараць на моцным агні, збираючы ўвесе час пену шумоўкай. К канцу варкі дадаюць лыжачку вішнай кіслаты. Варэнне выліваюць у глыбокую пасудзіну, пакідаюць астыць і затым разліваюць у слоікі.


## ВАРЭННЕ З ЯБЛЫК

Прадукты: 1 кг яблык, 1 кг цукру, чайнай лыжачкай кіслаты, 1 парашок ваніліну.

Бяруць сярэдній величыні яблыкі, ачышчачаюць ад скуркі, выразаюць насенныя гнёзды і наразаюць кавалачкамі або лустачкамі пажаданай формы; кладуць у амаль гатовы сірап і вараць да згущэння. Перад тым, як зняць з агню, дадаюць кіслату і ванілін.

## МУЗЫЧНЫ ЧАЙНВОРД

Склала Тамара Якуш.



1. Украінскі народны танец. 2. Урачысты вакальны твор. 3. Адна з форм оперы. 4. Музычны калектыв. 5. Опера Даргамыжскага. 6. Сугучнасць. 7. Опера А. Рубінштэйна. 8. Музычны знак. 9. Опера А. Спендзіярава. 10. Італьянскі народны танец. 11. Опера С. Рахманінава. 12. Опера Вердзі. 13. Выкананіца твораў мастацтва на сцэне. 14. Мужчынскі голас. 15. Невялікі музычны твор. 16. Опера Н. Рымскага-Корсакава. 17. Музычна-драматычны твор. 18. Партыя для аднаго голасу. 19. Беларускі народны танец. 20. Пясняр у народай Каўказа. 21. Геніяльны рускі кампазітар. 22. Опера М. Іпалітава-Іванава. 23. Вершаваны размер. 24. Від танцевальнага мастацтва. 25. Опера Вагнера. 26. Опера Сярова.

## АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ Ў № 5.

На гарызанталі: 8. Накцюрн. 9. Архаізм. 11. Артур. 12. Авангард. 13. Антытэза. 14. Алюр. 16. Маргарыта. 18. Бура. 19. Раманс. 20. Инд. 21. Іваска. 26. Слон. 27. «Амок». 28. Рытм. 29. Узда. 31. Прыліў. 32. Бра. 33. Грэчка. 35. Унта. 36. Аўраміцын. 39. Куба. 40. Ацэншык. 43. Кураціна. 46. Здоба. 47. Яшчарка. 48. Лісаньон.

На вертыкалі: 1. Локан. 2. «Анютка». 3. «Гартаванне». 4. Рахіт. 5. Азіят. 6. Анадыр. 7. Каракы. 8. Нівелір. 10. Мазурка. 15. Рамантыка. 16. Мандаліна. 17. Аквамарын. 18. Баскунчак. 22. «Ася». 23. Сож. 24. Сыр. 25. Мак. 30. Краматорск. 31. Пункцыя. 34. Арбенін. 37. Рукзак. 38. Цокаль. 41. Начос. 42. Чорны. 44. Русак. 45. Цэбар.

Moderato assai

Moderato assai

Як-сонца

выг - ля - не з-за гор над цеменю ля - соў, пры - дзі, мой  
- ве ту - ды вяс - на за - ве душа ма - я, дзе за ра -  
це - жжай лу - га - вай эта - бо - ю між кус - тоў, каб там над

лю - бы, на прастор над - нёманскіх палёў. Прыйдзі, ранняю па -  
кой га - ра від - на, там лю - да - я тва - я. Як - зой - дзе сонца за ля -  
ци ха - ю ра - кой пас - лу - хацослау - ў. / за - га -  
рыцца многа

рой свой дар аддай зямлі, каб пад вясен - ня - ю за - рой ка - ло - ссі  
сы, за шырыню ні - зін, у час вя - чэр - ня - е кра - сы су - пы - нім  
зор, над цеменю ля - соў. Прыйдзі, мой лю - бы, на прастор над - нё - ман -

I. II.

рас - цві - лі сен - ня - ю за - рой ка - лос - сі рас - 2. ця - бе за -  
чул ма - шын. сен - ня - ю за - рой ка - лос - сі рас - 1. пройдзем  
каб пад вя - чэр - ня - е кра - сы су - пы - нім чул ма - лі.  
у час вя - чэр - ня - е кра - сы су - пы - нім чул ма - лі.  
шын.

III.

скіх палёў. а... прыйдзі, мой любы, на прастор над - нёманскіх палёў. пр  
при - дзі.



Музыка А. ТУРАНКОВА

Словы А. РУСАКА

## Прыйдзі, мой любы

Як сонца выгляне з-за гор  
Над цеменю лясоў,  
Прыйдзі, мой любы, на прастор  
Наднёманскіх палёў.

Прыйдзі ты ранняю парой,  
Свой дар аддай зямлі,  
Каб пад вясенняю зарой  
Калоссі расцвілі.

Цябе заве туды вясна,  
Заве душа мая,  
Дзе за ракой гара відна,  
Там любая твая.

Як зойдзе сонца за лясы,  
За шырыню нізін,  
У час вячэрнія красы  
Супынім гул машын.

І пройдзем сцежкай лугавой  
З табою між кустоў,  
Каб там над ціхаю ракой  
Паслухаць салаўёў.

І загарыцца многа зор  
Над цеменю лясоў...  
Прыйдзі, мой любы, на прастор  
Наднёманскіх палёў.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,  
А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 04688.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 6/VI-1958 г. Адрес рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак—выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 135 000 экз. Зак. 292.

# Моды

1. Набіўны паркальевы сарафан, які зашпільваецца на гузікі данізу. Ліф вузкі, на яго надзяеца вялікі каўнер. Спадніца ў зборкі. 2. Сукенка на кожны дзень з белай аздобай (каўнерык, манжэты і вузкі паясок, які завязваецца спераду). 3: Сукенка са штучнага шоўку. Спадніца ў складкі. 4. Касцюм з аднаколернай матэрый. Аздоба белая. 5. Блуза без рукавоў, з белым каўнером і поясам, якая носіцца з аднаколернай спадніцай. 6. Сукеначна са штапельнага палатна для дзяўчынкі да школьнага ўзросту. Аздоба — белы каўнерык і манжэты. 7. Сукенка для дзяўчынкі. Ліф зашпільваецца на гузікі. Спаднічка ў складку. Аздоба — вялікі белы каўнер і манжэты. 8. Сукенка з квіцістай шаўковай тканіны. Белы каўнерык. Бант з вузкай стужкі ў колер гузікаў. Пышная расклёшаная спадніца — восьміклінка. Вузкі белы скрураны пояс.

1964 г.

